


ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР



„Перамога соцыялізма ў СССР умацавала аўтарытэт дыктатуры пролетарыята ў вачых мільёнаў, надала магутную сілу праграме, стратэгіі і тактыцы Комуністычнага Інтэрнацыянала. Перамога соцыялізма ў СССР адкрывае новы этап сусветнай пролетарскай рэвалюцыі.“

(З прывітаньня VII сусветнага кангрэса Комінтэрна таварышу Сталіну)

Галоўная задача

Советская Беларусь уступае ўсе больш расшыраючыся фронтам у найбольш адказную і складаную з усіх сельскагаспадарчых работ — уборачную кампанію.

Усе ўмовы ў кожным раёне і калгасе для таго, каб правесці ўборачную так, як гэтага патрабуюць рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, каб сабраць без страт багаты калгасны ўраджай—ёсць. Значна навялічылася колькасць трактароў і сельскагаспадарчых машын у саўгасах і калгасах БССР. Выраслі кадры рабочых і калгаснікаў, аўладаўшых тэхнічай работай на ўборачных машынах, на малатарнях і т. д. На аснове сталінскага статута сельскагаспадарчай арпелі значна павысілася актыўнасць шырокіх калгасных мас.

Найшматлікія калгасныя масы добра разумеюць, што мы навінны правесці ўборачную арпанізацыю, узорна, лепш чым калі-б там і было, так, як гэта дастойна Беларускай ССР, на чырвоным сцягу якой гарыць орляк Леніна.

Аднак, і пры ўсіх пералічаных умовах поспех уборачнай будзе забяспечана толькі тады, калі будзе забяспечана ў кожным раёне большшэўская барацьба за выканавіс рашэнняў пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, калі будзе забяспечана сістэматычнае, канкрэтнае, апэратыўнае кіраўніцтва партыйных арпанізацыйных ходам уборкі, калі будуць поўнаасцю скарыстаны ўсе ўборачныя машыны, калі будзе паднята на барацьбу за захаванне кожнага зерня, за сціслыя тэрміны і высокую якасць уборачных работ уся маса рабочых саўгасаў і калгаснікаў.

Уборачную трэба арпанізаваць. А арпанізаваць уборачную, — гэта значыць — безагаворачна змагацца да дачыснага выканавіс рашэнняў чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б. А арпанізаваць уборачную, — гэта значыць — забяспечыць высокую якасць уборачных работ, захаванне кожнага коласа, кожнага зерня багатага калгаснага ўраджая.

рачнай уоіх магчымасцей, усіх людзей, кожнай сельскагаспадарчай машыны. Між тым у гэце калгасаў Полацкага раёна ама вытворчых планаў уборачнай. Хіба-ж за гэта не адказвае партыйнае і савецкае кіраўніцтва Полацкага раёна?

Пленум ЦК КП(б)Б указаў, што малацьба хлябоў павінна быць пачата праз 3—5 дзён ад пачатку касыцы. А ў калгасе «Усходні Лясіна», Полацкага раёна, у брыгадзе № 3, па плану прадугледжана пачаць малацьбу на адзінаццаты дзень пасля пачатку ўборкі. Хіба-ж партыйнае і савецкае кіраўніцтва раёна не адказвае за гэта «планаванне», якое парушае рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК КП(б)Б?

Пленум ЦК КП(б)Б даў чоткія ўказанні аб доўгім скарыстанні кожнай ўборачнай машыны, асабліва жніярак, ільнотрабалак і малатарань, патрабаваў не дапусціць разрыву паміж касой, вязкай, скіраваннем і абмалотам. А ў калгасе «Чырвоны партызан», Мазырскага раёна, справа арпанізацыя так, што 4 жніяркі хольдзіць аскопам адна за другой. Астанавілася пераўражана прастойваюць усе жніяркі. Скопам працуюць і вязальшчыцы. У рэзультате—ствараюцца прастой і разрыв паміж жнівом і вязкай. На 10 ліпеня ў гэтым калгасе пад дажджом ляжала 10 гектараў нязвязанага жыта. Хіба-ж за такую арпанізацыю работы ў калгасе не адказвае партыйнае і савецкае кіраўніцтва Мазырскага раёна?

Арпанізаваць уборку ўраджая, гэта значыць—арпанізаваць справу не толькі ў раёне, але і канкрэтна ў кожным асобным калгасе, у кожнай брыгадзе. Іменна ў гэтым селета на ўборачнай кампаніі сутнасць большшэўскага канкрэтнага, апэратыўнага кіраўніцтва ўборачнай.

Мы маса многа калгасаў, узорна ўступаючых ва ўборачную, арпанізавана правядзючых згодна ўказанню пленума ЦК КП(б)Б выбарачным парадкам уборку спецыяльна ўчасткаў, правільна расставіўшых мотавы забяспечыўшых вы-

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

Дзёнік ранішняга пасяджэння 27 ліпеня

Ранішняе пасяджэнне 27 ліпеня адкрывае старшынявуючы тав. Окано (Японія). Пачынаюцца спрэчкі па справадчых дэкларацыях ВКП і ІКБ. Першым ад імя бельгійскай дэлегацыі выступае тав. Жакмот. Ён у сціслай прамоўе рысуе становішча ў Бельгіі ў рэзультате 6 год эканамічнага крызіса. Гісторыя гэтых 6 год — гэта гісторыя самага жорсткага наступлення буржуазіі на рабочы клас і працоўныя масы, каласальна ўзросшая галечы шырокіх мас. Гісторыя сур'езнейшых баёў пролетарыята і працоўных супроць палітыкі буржуазіі.

Тав. Жакмот гаворыць далей аб росце рэвалюцыйнага руху ў Бельгіі, аб расшырэнні фронта класнай барацьбы, у які ўключаюцца ўсе больш шырокія масы працоўных і соцыял-дэмакратычных рабочых. У правільнай тактыцы адзінага фронта былі дапушчаны некаторыя памылкі, але яны былі хутка выпраўлены. Перамога соцыялізма ў СССР прывяла і ў Бельгіі да ўзмацнення веры рабочых у здольнасць свайго класа перамагчы буржуазію і пабудоваць соцыялізм.

Тав. Жакмот выказвае ў заключэнне ўпэўненасць, што да наступнага кангрэса Комінтэрна партыя Бельгіі стане сапраўды масавай партыяй.

Тав. Кемпбел (Англія) прысвячае сваю прамоўу пытанняю аб адзіным фронце барацьбы супроць фашызма. Асвятляючы гісторыю руху адзінага фронта, тав. Кемпбел канстатуе, што секцыі Комінтэрна павінны быстра і энергічна рэагаваць на тую новую міжнародную абстаноўку, якая выявілася пасля прыходу германскіх напьянал-соцыялістаў да ўлады. Аднак, — гаворыць тав. Кемпбел, — некаторыя секцыі, а таксама выказком Комінтэрна, у гэтым часам спазніліся.

Велікабрытанія, — прадаўжае тав. Кемпбел, — у сучасны момант з'яўляецца асноўным цэнтрам барацьбы супроць фашызма. Партыя Бельгіі павінна быстра і энергічна рэагаваць на гэтую абстаноўку, каб уключыцца ў рух супроць фашызма ў Бельгіі і ўсялякіх краінах, дзе ён існуе.

брытанская кампартыя змагла актывізаваць рух адзінага фронта. Увесну гэтага года кампартыя арпанізавала грандыёзны галодны паход, у які былі ўцягнуты дзесяткі профсоветаў і сотні мясцовых арпанізацый профсаюзаў.

Разам з тым работа камфракцый у профсаюзах па-ранейшаму мае рад недахопаў. У мінулым годзе сярод чыгуначнікаў наглядзілася бражэнне, але камфракцыя недастаткова хутка рэагавала на перамену сітуацыі і высунула лозунгі, не меўшыя нічога агульнага са стварыўшымся становішчам. Выпраўішы гэтыя памылкі і зжыўшы сектанцкія адносіны да профсаюзнай работы, партыя зможа ўмацаваць шырокі масавы рух унутры рэфармісцкіх профсаюзаў і накіраваць яго ў русло адзінага фронта.

Не глядзячы на павелічэнне колькасці брытанскай кампартыі на 33 проц. з пачатку гэтага года колькасць членаў кампартыі Велікабрытаніі паводле слоў тав. Кемпбела, усё яшчэ нязначна. Перад партыяй, — гаворыць тав. Кемпбел, — стаіць задача паляпшэння справы вярбоўкі рабочых у партыю.

Спыняючыся на становішчы ў Германіі, тав. Кемпбел заяўляе, што неабходна развіць шырокую кампанію адзінага фронта супроць напьянал-соцыялісцкага ўрада Германіі, як асноўнага падпалішчыка вайны ў Еўропе.

Пасля спрамовы тав. Кемпбела абвешчаецца перапынак на 15 мін.

Пасля перапынку на трыбуны п'яльмаецца прадстаўнік кампартыі Польшчы тав. Поухняк. Пяршыя паміж VI і VII кангрэсамі Комінтэрна, — гаворыць тав. Поухняк, — з'яўляецца перыядам росту рэвалюцыйнага руху ў Польшчы. Дэвіцігадовае панаванне фашызма павергла рабочых і працоўных Польшчы ў нечуванныя бяды. Кампартыя Польшчы здолела пад-

барацьбу, разбіўшы ўсе і ўскія ўхілы, вырашылі іляна і арпанізацыяна.

Услед за прадстаўніком кампартыі Польшчы выступае тав. Франц (Германія). Тав. Франц абрысаваў становішча кампартыі Германіі перад прыходам фашызма да ўлады. Не глядзячы на ўсе дасягненні гэтай буйнейшай секцыі Комінтэрна, германскім камуністам не ўдалося заваяваць на свой бок большасць германскага рабочага класа. Фашызм перамог таму, што рабочы клас быў расколат. Пад кіраўніцтвам камуністаў, дзейнічаючых ва ўмовах найлюцейшага тэрору, супраціўленне германскага рабочага класа фашызму расце. Гэта магчыма толькі таму, што на чале нашай партыі стаіць такі большшэўік, як Эрнст Тэльман, — заяўляе тав. Франц пад доўгімі апладысменты ўсяго зала. Мы ўспамінаем з гэтай трыбуны незабываемых таварышоў Шэра, Лютгенса, Шварца і яшчэ 3 тысячы афяр, замучаных фашызтамі. Зал зноў разражаецца апладысментамі, калі тав. Франц гаворыць аб ролі, якую адыграў тав. Дзімітраў сваімі мужнымі паводзінамі на судзе ў часе лейпцыгскага працэса. Мы дзякуем табе, тав. Дзімітраў, гаворыць тав. Франц, — за прыклад, які ты паказаў германскім рабочым. Мы можам глядзець з упэўненасцю ў будучае, — запэўняе пад уражэннем ўсяго зала тав. Франц, — бо мы ўпэўнены ў сваёй перамозе над фашызмам.

Апошнім у ранішнім пасяджэнні выступіў тав. Варга, які яркімі фарбамі нарысаваў карціну глыбокага крызіса капіталістычнай гаспадаркі. Не глядзячы на ўсе разномыслы буржуазіі аб перамаганні крызіса, — гаворыць тав. Варга, — нават цяпер, праз тры гады пасля пераходу самага нізкага ступеня крызіса, сусветная вытворчасць на 20 проц. ніжэй, чым у 1928 годзе. Яшчэ ніколі, — гаворыць тав. Варга, — не было такога перапынку ў вытворчым руху ўсялякіх краін, дзе ён існуе.

Пасля перапынку на трыбуны п'яльмаецца прадстаўнік кампартыі Італіі тав. Пруціні. Пяршыя паміж VI і VII кангрэсамі Комінтэрна, — гаворыць тав. Пруціні, — з'яўляецца перыядам росту рэвалюцыйнага руху ў Італіі. Дэвіцігадовае панаванне фашызма павергла рабочых і працоўных Італіі ў нечуванныя бяды. Кампартыя Італіі здолела пад-

Масавыя мітынгі на фабрыках і заводах ПРОЛЕТАРЫІ МАСКВЫ ВІТАЮЦЬ КАНГРЭС КОМІНТЭРНА

26 ліпеня на заводах і фабрыках Масквы і вобласці прайшлі шматлюдныя мітынгі, прысвечаныя адкрыццю VII сусветнага кангрэса Комінтэрна. Пролетарыі сталіні на мітынгх віталі VII сусветны кангрэс і рэвалюцыйную барацьбу міжнароднага пролетарыята супроць фашызма, супроць нарастаючай пагрозы імперыялістычнай вайны.

На мітынгу ў ліцейным цэху аўтазавода імя Сталіна выступіў тав. Смірноў, які прысутнічаў на адкрыцці кангрэса. Ён расказаў аб той згуртаванасці і адзінстве камуністычнага авангарда, якія былі пралэмаветраваны на адкрыцці кангрэса. Ён расказаў таксама рабочым завода аб тым, з якім захапленнем дэлегаты з'езда сустракалі любімага правадыра міжнароднага пролетарыята тав. Сталіна.

У сваёй рэзалюцыі аўтазаводцы заяўляюць:

— Мы вітаем дэлегатаў брацкіх

комуністычных партый, якія змагаюцца ў імя інтарэсаў усяго працоўнага чалавецтва.

Рабочыя аўтазавода прывялі на мітынгх рашэнне прыступіць да падрабязнага вывучэння матэрыялаў кангрэса.

На варштатабудавнічым заводзе «Красный пролетарий» на працягу сходы прайшлі тысячы рабочых. Яны падрабязна цікавіліся работай секцыі Комінтэрна ў капіталістычных краінах.

Тысячы рабочых і работніц Трохгорнай мануфактуры на агульнафабрычным мітынгу цешла сустраці старую ткачыку тав. Кандрашова. Яна ў складзе дэлегацыі маскоўскіх рабочых вітала кангрэс Комінтэрна.

— На кангрэсе я навочна пераканалася, — гаворыць тав. Кандрашова, — што наш Советскі Саюз служыць жывым прыкладам і прабразам будучага светлага жыцця для ўсіх працоўных свету.

Нашы мыслі, нашы сэрцы з вамі Слова леныградскіх і харкаўскіх рабочых

ЛЕНІНГРАД, 26 ліпеня. (БЕЛТА). З энтузіязмам сустраці працоўныя горада Леніна адкрыццё VII сусветнага кангрэса Комінтэрна. На фабрыках і заводах абдыліся масавыя мітынгі, на якіх пролетарыі Ленінграда гарача віталі большшэўскі п'яаб працоўных усяго свету.

30-тысячны калектыў Кіраўскага завода (б. «Красный путіловец») у свайой рэзалюцыі заяўляе:

— Нашы мыслі, нашы сэрцы з вамі, дарагія таварышы на партыі і браты на класу, мужныя салдаты Комуністычнага Інтэрнацыянала. Нашы мыслі і сэрцы з бяспрашнымі нямецкімі большшэўнікамі—таварышамі і сучаснымі палкага Эрнста Тэльмана, пады-

вымі ўсіх краін і рас усіх матэрыялоў свету.

Мы абавязваемся яшчэ з большай энэргіяй і настойлівасцю выконваць свой рэвалюцыйны доўг, умацоўваць магутнасць Советскага Саюза — бацькаўшчыну міжнароднага рабочага класа, працоўных усяго свету.

З выключным уздымам прайшлі таксама мітынгі на заводах імя Сталіна, «Электросила» і іншых.

ХАРКАЎ, 27 ліпеня. (БЕЛТА). На прадырмствах Харкава адбыліся шматлюдныя мітынгі, прысвечаныя адкрыццю VII сусветнага кангрэса Комінтэрна. Нашы мыслі і сэрцы, — заяўляе

Уборачную трэба **арганізаваць**. А арганізаваць уборачную, — гэта значыць — безагаворачна змагацца да **дакладнае** выкананне рашэнняў чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б. А арганізаваць уборачную, — гэта значыць — забяспечыць **высокую якасць** уборачных работ, захаванне кожнага коласа, кожнага зерня багатага калгаснага ўраджаю.

Між тым, ужо ў першыя дні уборачных работ паступаюць з месці сігналы аб грубым парушэнні ўказанняў чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, аб парогні за тэмпамі ва ўрон якасці ўборкі, аб адсутнасці большэвіцкай арганізацыйнасці і стаўцы на самацек. Гэтыя сігналы павінны быць сур'ёзным папярэджаннем для ўсіх раённых партыйных арганізацый.

Парушаць рашэнні партыі, рас-транжыраваць багаты калгасны ўраджай — гэта антыдзяржаўная справа, кулацкая справа. Усякому, хто прабуе ігнараваць і парушаць указанні чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б па пытаннях уборкі і загатоўкі сельскагаспадарчых прадуктаў, павінен быць неадкладна дан рашучы адпор.

Пленум ЦК КП(б)Б паставіў забяспечыць церабленне ільну на працягу 7—10 дзён у перыяд ранняй жоўтай спеласці, а церабленне селекцыйнага ільну правесці ў тэрмін не больш 5—7 дзён у перыяд жоўтай спеласці. Між тым старшыня Сяненскага РКВ тав. **Качук** асмельваецца адмяніць для **Сяненскага** раёна гэту чоткую дырэктыву пленума ЦК КП(б)Б, адкрыта даючы ўказанні церабіць зялёны лён, дапускаць страты на якасці валакна і колькасці ільносемя. І ў рэзультате — людзі, страціўшы пачуццё большэвіцкай адказнасці за выкананне рашэнняў партыі, замест таго, каб даць рашучы адпор гэтым шкодным, парачачым указанням партыі, дыржаць старшыню Сяненскага РКВ **Качука**, — па-чыноўніцку, угодліваючы перад раённым начальствам, ідуць на прамое шкодніцтва: церабяць селекцыйны лён, які не дасягнуў яшчэ нават ранняй жоўтай спеласці, церабяць зялёны лён (Ульянаўскі, Гарывецкі і Немайчанскі сельсаветы, Сяненскага раёна). Хіба-ж партыйнае кіраўніцтва Сяненскага раёна і ўся партыйная арганізацыя Сяненскага раёна не нясе адказнасці і не абавязана **заклікаць** к парадку старшыню Сяненскага РКВ **Качука**, які адважваецца адмяніць рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК КП(б)Б?

Уборачную трэба **арганізаваць**. У кожным калгасе, у кожнай брыгадзе павінен быць чоткі вытворчы план уборкі і хлебаафары. Гэты план павінен быць лабураваным так, каб ён поўнасьцю адпавядаў рашэнням чэрвеньскага пленума ЦК КП(б)Б, каб ён прадугледжваў максімальнае скарыстанне на ўбо-

рачэнні кожным асобным членам брыгады. Імяны ў гэтым сёлета на ўборачнай кампаніі **сутнасць** большэвіцкага канкрэтнага, апэратыўнага кіраўніцтва ўборачнай.

Мы маем многа калгасаў, узорна ўстапуаючых ва ўборачную, арганізавана правольных згодна ўказанню пленума ЦК КП(б)Б **выбарачным парадкам** уборку спе-льных участкаў, правільна расставіўшых людзей, забяспечыўшых высокую прадукцыйнасць і добрае абслугоўванне калгаснікаў і калгасніц, працуючых на ўборцы.

У гэтым годзе не павінна быць ва ўборачнай адстаючых калгасаў. Таму к кожнаму сігналу з калгасных палёў ці з калгасных брыгад аб дрэннай арганізацыйнасці ў рабоце трэба чула прыслухоўвацца, каб неадкладна большэвіцкім апэратыўным умяшаннем выпраўляць недахопы, на гэтым прыкладзе вучыць другія калгасы, вучыць калгасныя масы і неадкладна падцягваць адстаючым участкі і калгасы да ўзроўню перадавых.

Толькі лепшае і высокая якасць зярна павінна здавацца на загатоўчыя пункты калгасамі, саўгасамі і аднаасобнымі гаспадаркамі.

Пленум ЦК КП(б)Б указаў на неабходнасць не толькі ачышчаць склады і зернахавальні ад сельскагаспадарчых шкоднікаў, але і правесці суцэльную дэзінфекцыю ўборачнага інвентару (зерначышчальныя машыны, мяшкі, калёсы, малатарні). Між тым, з раду калгасаў і раёнаў паступаюць паведамленні, што гэта важнае ўказанне пленума ЦК КП(б)Б не выконваецца. У асобных раёнах (**Камарынскі** і др.) былі спробы зладзіць на загатоўчыя пункты нядобрыя якаснае жыта, заражанае клішчом.

Нядаўна мы апублікавалі рашэнне Соўнаркома БССР аб барацьбе з клішчом і свіравымі шкоднікамі ў калгасях і саўгасях, намеріўшае рад канкрэтных мерапрыемстваў на барацьбе з заражонасцю зярна клішчом. Усе раёны партыйныя і саветыя арганізацыі павінны забяспечыць, каб саўгасы і калгасы зладзілі дзяржаўнае кантраснае здаровае зярно, каб ні адно заражанае клішчом зярно новага ўраджаю не было здана на дзяржаўныя склады. Кіраўнікі Заготзярна і раёнаў абавязаны прыняць усе меры в таму, каб ні адзін склад або памяшканне, дзе будзе прымацца і хавацца збожжа, не быў заражон клішчом і іншымі шкоднікамі.

Арганізаваць па большэвіцку ўборачную, арганізаваць выкананне саўгасамі, калгасамі і аднаасобнымі гаспадаркамі з іх дзяржаўнае высока якаснага зярна — гэта цяпер **галоўная** задача ўсіх раённых партыйных і саветскіх арганізацый.

Пасля перапынку на трыбуну пачымаецца прадстаўнік кампартыі Польшчы тав. Прухняк. Першыя паміж VI і VII кангрэсамі Комінтэрна, — гаворыць тав. Прухняк, — з дзялення перыятам росту рэвалюцыйнага руху ў Польшчы. Дэвяцігадовае панаванне фашызма павярнула рабочых і працоўных Польшчы ў нечуваныя бялоты. Кампартыя Польшчы здолела падняць масы працоўных і, узначаліўшы іх барацьбу, даць ім наступленню капітала. Тав. Прухняк указвае далей на некаторыя недахопы прапаганды і агітацыі польскай кампартыі. Аднак, рабочыя масы Польшчы, — прадаўжае тав. Прухняк, — ужо бачыць у нас сапраўдных кіраўнікоў і барацьбітоў за інтарэсы пролетарыята. З пачуццём глыбокай горкасці, — заканчвае тав. Прухняк пад апладыменты зала, — прыхадзім мы ва VII кангрэс Комінтэрна асабліва згуртаванай партыяй, ліквідаваўшы поўнасьцю ўнутраную

Велікабрытанія, — прадаўжае тав. Кемпбел, — у сучасны момант з'яўляецца асноўным цэнтрам супраціўлення азінаму фронту рабочага класа ў міжнародным маштабе. Брытанская лейбарысцкая партыя выступае сёння як найбольш моцная партыя II інтэрнацыянала, якая супраціўляецца азінаму фронту. Тым не менш рэвалюцыйнай настрой на прадыпрыемствах распе. і ў гэтых умовах брытанская камуністычная партыя выдзя барацьбу за азіна фронт. У сучасны момант брытанская кампартыя мае велізарны вопыт у прымяненні азінага фронту ў забастовачым руху. Памагшы правы апаўтунізм у пытаннях тактыкі азінага фронту.

ПЕРАЛЁТ МАСКВА—САН-ФРАНЦЫСКО

Падрыхтоўка да прыёму Заява начальніка грамадзянскай авіяцыі ЗША

НЬЮ-ІОРК, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Гародскі галава Окленда (штат Каліфорнія) аддаў распараджэнне ўладам мясцовага аэрапорта падрыхтавацца да прыёму самалёта **Леванеўскага**. Арганізуецца спецыяльная камісія па сустрацы **Леванеўскага**, у якую ўвойдуць віднейшыя прадстаўнікі грамадскіх, авіяцыйных і дзелавых колаў Окленда і Сан-Францыска.

«Нью-Йорк таймс» піша, што пералёт **Леванеўскага** ў выпадку поспеху з'явіцца выдатным дасягненнем авіяцыі.

Тав. Траяноўскі прыбыў у Сан-Францыска

НЬЮ-ІОРК, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Бюро міжарадаўчай службы амерыканскай арміі рыхтуецца ў сувязі з палётам т. **Леванеўскага** перадаваць кожныя тры гадзіны звесткі нашор'я.

Паўпруд СССР у Вашынгтоне т. Траяноўскі і ваенны аташэ СССР у ЗША т. Бурэйн прыляцелі з Вашынгтона ў Сан-Францыска. Начальнік інжынернага аддзела Амтгора **Сокалаў** прыбыў па самалёце ў Дзюно (Аляска). Сёння **Сокалаў** будзе мець гутарку з губернатарам Аляскі.

Апошнім у рашэнні пасаджэнне выступіў тав. **Варга**, які яркімі фарбамі нарысаваў карціну глыбокага крызіса капіталістычнай гаспадаркі. Не глядзячы на ўсе размовы буржуазіі аб перамаганні крызіса, — гаворыць тав. **Варга**, — нават цяпер, праз тры гады пасля пераходу самага нізкага ступеня крызіса, сусветная вытворчасць на 20 проц. ніжэй, чым у 1928 годзе. Яшчэ ніколі, — гаворыць тав. **Варга**, — не прыходзіў ў такую яркую, крычащую супярэчнасць прадукцыйныя сілы і вытворчыя адносіны, як у сучасны момант усеагульнага крызіса капіталізма. Даказаўшы гэта палажэнне красамоўнымі лічбамі, тав. **Варга** заканчвае пад апладыменты кангрэса: для чалавецтва ёсць толькі адзін выхад — звяржэнне буржуазіі.

Выступленнем тав. **Варга** заканчваецца раўнінае пасаджэнне кангрэса. (БЕЛТА).

Французскі друк аб адкрыцці VII кангрэса Комінтэрна

ПАРЫЖ, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Друк змяшчае паведамленні аб адкрыцці VII кангрэса Комінтэрна, у якіх прыводзіць змест уступнай прамовы Піка. Многія газеты падкрэсліваюць тое месца прамовы, дзе Пік гаварыў аб неабходнасці падтрымаць барацьбу за нацыянальную незалежнасць малых дзяржаў супраць замахаў германскага фашызма.

Газеты адзначаюць энтузіязм, з якім быў спаткан усім кангрэсам тав. **Сталін**.

Запрашэнне т. Леванеўскага прыляцець у Нью-Йорк

НЬЮ-ІОРК, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Мэр Нью-Йорка **Лагардыя** звярнуўся да генеральнага консула СССР **Аранса** з пісьмом, у якім запрашае **Леванеўскага** пасля завяршэння пералёту Масква—Сан-Францыска прыляцець у Нью-Йорк. **Лагардыя** піша, што з вялікай цікавасцю адносіцца да надыходзячага беспасадкачнага пералёту **Масква—Сан-Францыска**, лічыць, што гэты пералёт дасць вельмі каштоўныя рэзультаты ва многіх адносінах. Паводле слоў **Лагардыя**, усе, хто цікавіцца рэвалюцыйнай авіяцыяй, з падарэннем чакаюць выпадку пазнаёміцца з самалётам, на якім зробіць пералёт **Леванеўскі**.

Сесія Савета Лігі Нацый адкрыецца 31 ліпеня

Пасля перапынку на трыбуну выступіў тав. **Варга**, які яркімі фарбамі нарысаваў карціну глыбокага крызіса капіталістычнай гаспадаркі. Не глядзячы на ўсе размовы буржуазіі аб перамаганні крызіса, — гаворыць тав. **Варга**, — нават цяпер, праз тры гады пасля пераходу самага нізкага ступеня крызіса, сусветная вытворчасць на 20 проц. ніжэй, чым у 1928 годзе. Яшчэ ніколі, — гаворыць тав. **Варга**, — не прыходзіў ў такую яркую, крычащую супярэчнасць прадукцыйныя сілы і вытворчыя адносіны, як у сучасны момант усеагульнага крызіса капіталізма. Даказаўшы гэта палажэнне красамоўнымі лічбамі, тав. **Варга** заканчвае пад апладыменты кангрэса: для чалавецтва ёсць толькі адзін выхад — звяржэнне буржуазіі.

Выступленнем тав. **Варга** заканчваецца раўнінае пасаджэнне кангрэса. (БЕЛТА).

Матэрыялы кангрэса Комінтэрна на нямецкай і англійскай мовах

МАСКВА, 27 ліпеня. (БЕЛТА). У часе кангрэса «Выдаеццае таварыства замежных рабочых у СССР» будзе друкаваць масавымі тыражамі на нямецкай і англійскай мовах усе асноўныя даклады і прамовы. На нямецкай мове выйдзе таксама стэндаграфічныя справаздача кангрэса. Рэзалюцыі кангрэса будуць выдадзены на 15 мовах.

Да 40-годдзя з дня смерці Энгельса

ЛЕНІНГРАД, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Бібліятэка імя **Салтыкова-Шчэдрына** арганізуе выстаўку, прысвечаную жыццю і дзейнасці **Фрыдрыха Энгельса** у сувязі са спаўняючымся 40-годдзем з дня яго смерці.

На выстаўцы будуць прадстаўлены матэрыялы, характэрныя для жыцця і дзейнасці **Фрыдрыха Энгельса** у сувязі са спаўняючымся 40-годдзем з дня яго смерці.

30-тысячным калекцыям імя **Сталіна**, «Электросіла» і іншых.

— Нашы мыслі, нашы сэрцы з вамі, дарогі таварышы па партыі і браты па класу, мужныя салдаты Камуністычнага Інтэрнацыянала. Нашы мыслі і сэрцы з бесстрашнымі нямецкімі большэвікамі — таварышамі і вучнямі палкага **Эрнста Тэльмана**, падчымаючы масы рабочага класа на барацьбу супраць самай зверскай, самай крызавай, самай реакцыйнай фашысцкай зграі. Нашы мыслі і сэрцы са спаўняючымі французскімі большэвікамі, цвёрма ажыццяўляючымі тасціку азінага фронту, герайчымі байцамі вялікай **Кітайскай** рэвалюцыі, з большэвікамі **Японіі**, **Італіі**, **Польшчы**, **Іспаніі**, **Аўстрыі**, з рэвалюцыйнымі пролетарыятам і працоўнымі ўсёго свету.

Прывітанне перадавым байцам за камунізм!

Воетка аб адкрыцці VII кангрэса Комінтэрна застала рабочых першай змены завода імя **Молата** ва на рабоце. У абедзены перапынак газеты былі нарасхат. «Правда», «Звязда» пераходзілі з рук у рукі. Групамі і ў адзіночку чыталі рабочыя перадавы артыкул «Правды» і іншыя матэрыялы аб адкрыцці кангрэса.

У 5 гадзін вечара 500 рабочых завода сабраліся на мітынг. У прынятай рэзалюцыі рабочыя пасылаюць палжае пролетарскае прывітанне лепшым сынам міжнароднага пролетарыята, кіраўнікам брацкіх камуністычных партый — дэлегатам VII кангрэса Комінтэрна.

Матэрыялы кангрэса Комінтэрна на нямецкай і англійскай мовах

МАСКВА, 27 ліпеня. (БЕЛТА). У часе кангрэса «Выдаеццае таварыства замежных рабочых у СССР» будзе друкаваць масавымі тыражамі на нямецкай і англійскай мовах усе асноўныя даклады і прамовы. На нямецкай мове выйдзе таксама стэндаграфічныя справаздача кангрэса. Рэзалюцыі кангрэса будуць выдадзены на 15 мовах.

ЛЕНІНГРАД, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Бібліятэка імя **Салтыкова-Шчэдрына** арганізуе выстаўку, прысвечаную жыццю і дзейнасці **Фрыдрыха Энгельса** у сувязі са спаўняючымся 40-годдзем з дня яго смерці.

30-тысячным калекцыям імя **Сталіна**, «Электросіла» і іншых.

— Нашы мыслі, нашы сэрцы з вамі, дарогі таварышы па партыі і браты па класу, мужныя салдаты Камуністычнага Інтэрнацыянала. Нашы мыслі і сэрцы з бесстрашнымі нямецкімі большэвікамі — таварышамі і вучнямі палкага **Эрнста Тэльмана**, падчымаючы масы рабочага класа на барацьбу супраць самай зверскай, самай крызавай, самай реакцыйнай фашысцкай зграі. Нашы мыслі і сэрцы са спаўняючымі французскімі большэвікамі, цвёрма ажыццяўляючымі тасціку азінага фронту, герайчымі байцамі вялікай **Кітайскай** рэвалюцыі, з большэвікамі **Японіі**, **Італіі**, **Польшчы**, **Іспаніі**, **Аўстрыі**, з рэвалюцыйнымі пролетарыятам і працоўнымі ўсёго свету.

У аднадушна прынятых на мітынгах рашэннях пролетары **Харкава** гарача вітаюць VII кангрэс Комінтэрна і арганізатара вялікіх перамог сацыялізма — **правадыра** сусветнага пролетарыята тав. **Сталіна**.

У аднадушна прынятых на мітынгах рашэннях пролетары **Харкава** гарача вітаюць VII кангрэс Комінтэрна і арганізатара вялікіх перамог сацыялізма — **правадыра** сусветнага пролетарыята тав. **Сталіна**.

Воетка аб адкрыцці VII кангрэса Комінтэрна застала рабочых першай змены завода імя **Молата** ва на рабоце. У абедзены перапынак газеты былі нарасхат. «Правда», «Звязда» пераходзілі з рук у рукі. Групамі і ў адзіночку чыталі рабочыя перадавы артыкул «Правды» і іншыя матэрыялы аб адкрыцці кангрэса.

У 5 гадзін вечара 500 рабочых завода сабраліся на мітынг. У прынятай рэзалюцыі рабочыя пасылаюць палжае пролетарскае прывітанне лепшым сынам міжнароднага пролетарыята, кіраўнікам брацкіх камуністычных партый — дэлегатам VII кангрэса Комінтэрна.

Матэрыялы кангрэса Комінтэрна на нямецкай і англійскай мовах

МАСКВА, 27 ліпеня. (БЕЛТА). У часе кангрэса «Выдаеццае таварыства замежных рабочых у СССР» будзе друкаваць масавымі тыражамі на нямецкай і англійскай мовах усе асноўныя даклады і прамовы. На нямецкай мове выйдзе таксама стэндаграфічныя справаздача кангрэса. Рэзалюцыі кангрэса будуць выдадзены на 15 мовах.

ЛЕНІНГРАД, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Бібліятэка імя **Салтыкова-Шчэдрына** арганізуе выстаўку, прысвечаную жыццю і дзейнасці **Фрыдрыха Энгельса** у сувязі са спаўняючымся 40-годдзем з дня яго смерці.

НА УСЕБЕЛАРУСКАЙ НАРАДЗЕ ГАСПАДАРНІКАУ ПРЫ ЦК КП(б)Б

Вячэрняе пасяджэнне 26 ліпеня

Прадаўжаюцца спрэчкі па дакладнах тт. Балціна і Владзімір-скага.

Два трэсты ў Мазыры ўладаюць водамі Прыпяці. Сплаўкатора сплаўляе тысячы кубаметраў драўніны. Рыбтрэст закідае свае невалы. Невады тонучы. За чый кошт палічыць страты?

Абс. мелярацый. Ці праводзіць яе рыбтрэсту, у якога сродкаў няма, ці сплаўкаторы? Аб гэтых няўвязках гаворыў дырэктар мазырскага рыбага ўчастка тав. Герасімаў.

Якасць лова рыбы нікая, мелкасортная, па 20—30 грам вагой. Куды дзец яе? Спажывец яе не бярэ. Саліць яе, а салёную хто з'е? Тав. Герасімаў узнімае пытанне аб пабудове кансервавага завода для перапрацоўкі рыбнай прадукцыі. Наркаммясціпром павінен вырашыць гэта пытанне ў бліжэйшы час.

Тэкстыльная прамысловасць выканала план за першае паўгоддзе на 101 проц. Але-ж ёсць яшчэ п'яць п'ясоў прадпрыемстваў, якія высюваюць рад аб'ектыўных прычын і гэтым прыкрываюць невыкананне плана.

Тав. Каплан — начальнік тэкстыльнага кіраўніцтва Наркаммясціпрома, прыводзіць прыклады работы віцебскай і менскай вольных фабрык. Кіраўніцтва менскай фабрыкі тт. Рыжыняў і Шмуш-невіч займаецца размовамі аб механізаванні працэсаў, а матараў яны да гэтага часу не ўстанавілі. Маленькія прадпрыемствы — пачошныя, ватныя патрабуюць дапамогі матэрыяльнай і асабліва ў кадрах.

Якія далейшыя перспектывы тэкстыльнага кіраўніцтва? Куды і як расці? Які напрамак капіталаўкладанняў? Наркаммясціпром да гэтага часу не вырашыў цэлы рад комплексных пытанняў далейшага развіцця тэкстыльнай прамысловасці.

Шкляная прамысловасць прадавала ў першым паўгоддзі не дрэнна. Адстаючыя прадпрыемствы вышлі з прарыву. На кожным заводзе ёсць 4-месячны запас пяску, апалу, шчотачы, ёсць свой торф.

Начальнік кіраўніцтва шкляной прамысловасці тав. Камрашук у сваім выступленні галоўную ўвагу канцэнтравану на далейшых за-



бекопшту супроць плана выражаецца ў 650 тыс. руб., п'яты перавыдаткі — каля 400 тыс. руб.

Тав. Кульбак (планавік Белшвейтрэста) прыводзіць рад фактаў як на працягу першага квартала амаль на ўсіх прадпрыемствах прадавалі па зніжаных нормах. Адсюль вялікія перавыдаткі па зарплате і невыкананне заданняў па сабекопшту. Пераглядаюць нормы ў красавіку часткова пачынуць вылікі прарыву.

Звычайныя канторскія ручкі. Мільёнамі іх можна было б выграбляць на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах БССР. І толькі з-за непаваротлівасці, а часта і простага адмаўлення мець справу з «дробязю» нам прыходзіцца завозіць штогод звыш мільёна ручак з Одэсы.

Тав. Свірыдаў (нам. наркаммясціпрома) прыводзіць факты чыноўніцка-павскіх адносін кіраўнікоў п'ясоўных прадпрыемстваў да вырабу тавараў шырокага спажывання.

Частка дырэктароў металазаводаў тлумачыць невыкананне плана па асартыменту выключна недахватам матэрыялаў. Чым-жа можа апраўдаць тав. Сліозберг (дырэктар «Чырвонага металіста») выкананне галавога плана радыятараў на 27 проц.? Тут справа не ў дэфіцытных матэрыялах, а ў тым, што п'ясоўныя дырэктары не выконваюць планаў па асартыменту з прычыны нерэнтабельнасці той ці іншай рэчы.



У канцы сваёй прамовы тав. Свірыдаў заастрыў увагу гаспадарнікаў на якасці выпускаемай прадукцыі, асабліва харчовай.

Намеснік старшыні Соўнаркома БССР і старшыня Дзяржплана тав. Любоўіч спыніўся ў сваёй прамове на пытаннях: разгортвання

Ранішняе пасяджэнне 27 ліпеня

Выказалася ўжо 32 чал., спіс жадаючых усё ўзрастае.

За апошні час мы назіраем вялікія няўвязкі паміж п'ясоўнымі галінамі прамысловасці. Асабліва гэта адчуваецца ў летні перыяд. Тав. Драгілеў (дырэктар фабрыкі «Окцёр») расказае аб тых цяжкасцях, якія перажывае фабрыка ў сувязі з дрэннай арганізацыяй аддускай кампаніі на тэкстыльных прадпрыемствах. Фабрыцы не хапае сатына, плошча. Усё гэта дае тысячы рублёў страт. Фабрыка, якая дае на 21 млн. руб. прадукцыі ў год, атрымлівае сыравіну паштовымі пасылкамі.

Пара ўсур'ёз заняцца пытаннем механізацыі швейнай прамысловасці. — гаворыць т. Драгілеў. Увядзенне машын на многа павысіць прадукцыйнасць працы.

Тарфяная прамысловасць недала ў першым паўгоддзі прадукцыі на 900 тыс. руб. Асабліва вялікая запам'ячанаць за Асін-торфам. Тав. Кузінец (кіраўнік Белторфа) гаворыць, што з 8 заводаў 6 ужо выканалі план здабычы машынафармаважнага торфу. Не выконваецца план здабычы фрэзернага торфу.

Вялікія патрабаванні прамысловасці прад'явіў нарком унутра-

мясцовай прамысловасці і сыравіных рэсурсах (вапна, цэмент), на размеркаванні і мэтаназначэнні капіталаўкладанняў і інш.

На вячэрнім пасяджэнні выступілі таксама ў спрэчках тт. Шоўкаў, Сліозберг, Левін (Белметалтрэст) і іншыя.

нога гандлю тав. Гурэвіч. Таваразварот БССР у 1935 г. складае паўтара мільярда рублёў. 1 мільярд 35 млн. руб. прыпадае на прадукцыю прамысловасці. Таму асаблівае значэнне набывае работа нашых прадпрыемстваў для задавалення попыту шырокіх мас працоўных. Тав. Гурэвіч ілюструе цэлым радом эканамікаў — рубак, блузак, дзіцячых касцюмкаў — нікудышнюю работу швейных прадпрыемстваў. Дасканалыя зэфірныя рубакі наступаюць у продаж зашпэкаванымі, пакамечанымі. Зусім аразумела, што пакупец іх не бярэ. Раўняцца трэба на лепшыя фабрыкі саюзнай прамысловасці — Ленінград і Масквы.

— За вялікімі агрэгатамі і складанымі варштатамі, — гаворыць т. Гурэвіч, — неляга забыць такіх «дробязей», як замкі, бляшаныя вёдры, этакеркі, патэфонныя столікі і інш.

На трыбуне дырэктар шаўковай фабрыка тав. Чолах. Ён дзеліцца вопытам работы свайго прадпрыемства з усімі дэлегатамі.

— М'яне пытаюць, — гаворыць тав. Чолах, — як гэта вы выконваеце план? Напэўна, даецца заніжаную праграму? — Сакрэт-жа нашых поспехаў у выкананні існасці ўмоў таварыша Сталіна.

Праектную магутнасць фабрыка перакрыла ў паўтара раза.

У 1935 г. шаўковая фабрыка дасць 2 млн. 700 тыс. руб. звыш-планавага наапаўнення. Гэты аб'ём будзе выканан да святкавання 5-годдзя існавання фабрыкі.

Выказаліся таксама тт. Лібо (п'ясоўнае кіраўніцтва), Галатоўскі (дырэктар Дзяржбанка), Карасік (дырэктар Белшвейтрэста) і Ракеін (упаўнаважаны Нар-

Камандзіры прамысловасці

Чатырыста гаспадарнікаў з'ехалі абмеркаваць важныя дзяржаўныя справы. У гарацых дэбатах нараджаюцца контуры далейшай работы, падагульваюцца неспехі і пралікі ў пройдзеным шляху.

Глядзіш на гэтых людзей, слухаш іх прамовы і адчуваеш — якія дзюжыя плечы падымалі прамысловасць, як моцна гэтыя сільныя рукі трымаюць руль кіраўніцтва.

Адзін за другім палымаюцца на трыбуну прамовы. І за кожным з іх, як у захапляючых кадрах экранна ўстае гісторыя фабрык, заводаў, барацьбы за асваенне новых і новых вытворчасцей.

Складаныя варштаты і нежныя ніткі штучнага шоўку, багер і п'яніна, торф і аптычнае шкло, грамадскія будматэрыялы і танчэйныя іголки, сіласарэзкі, трактарныя плугі, вопратка, абутак, прадукты харчавання, — усё гэта толькі невялікая частка рознастайнай прадукцыі, выходзячай з варот беларускіх прадпрыемстваў.

Зал нарады поўны камандзірамі гэтых прадпрыемстваў. Так. Гэта сапраўдныя камандзіры прамысловасці, людзі, высунутыя рабочым класам са свайго асяроддзя на кіруючыя пасты.

Гэта скромныя будаўнікі сацыялізма, якія васаджваюць індустрыяльную культуру аднолькава ўпorna ў гарадах і загаласцях, бяруцца за відную і мала прыкметную работу там, дзе іх ставіць партыя, дзе патрэбны былі іх сілы і веды.

Калі мысленна перанесціся на паўтара дзесятка гадоў назад, многіх з іх убачылі-б мы тады ў паракхавым дыму, у агні бітваў грамадзянскай вайны. Многія з іх могуць расказаць сотні слаўных эпізодаў з крывавай барацьбы — так-жа захапляючых, як і наступныя дні працоўнага гераізма.

Крок за крокам, ад ступені к ступені вытворчай лесніцы палымаюцца ў большасці свайго чырвоныя дырэктары.

Вячэрняе пасяджэнне адкрывае тав. Левін. Прадаўжаюцца спрэчкі. Слова атрымлівае чырвоны

Іх расціла, выхоўвала і вяла партыя Леніна—Сталіна.

Шэсць мудрых сталінскіх умоў былі і ёсць тым яркім праектарам, які асвятляе сталавую дарогу к перамогам.

Шлях большавіка не ўсыпан розамі. Гэта шлях барацьбы, перамагання труднасцей. У барацьбе раслі і загартоўваліся кадры камандзіраў прамысловасці. Бачылі ў сваёй рабоце нашы дырэктары і няўдачы. Часамі суровымі і строгімі былі меры ўдзельнасці. Але тым хутчэй і лепш загартоўваўся большавік.

Партыя любоўна расціла кадры, стварала шырокія перспектывы для вучобы і ўдасканалення.

Не мала нашых дырэктароў ужо вучыліся ў Промкадэміі, у іншых ВУНУ! Колькі скончылі курсы, прайшлі заводнае навучанне. Аб бацькоўскіх, сталінскіх клопатах гаворыць прымацаванне спецыяльных выкладчыкаў для вучобы дырэктароў на даму.

І гэтыя клопаты не загінуді дарма. Кадры моцных, культурных камандзіраў прамысловасці створаны. Многімі з іх можа ганарыцца ўся рэспубліка, увесь народ.

Вось тав. Зубрынін — дырэктар лепшай у СССР запалкавай фабрыкі ў Рэчыцы, прайшоўшы тут-жа, на прадпрыемстве, шлях ад ралавога рабочага.

Вось тав. Чолах, актыўны ўдзельнік грамадзянскай вайны, кравец па прафесіі, а зараз, аўладаўшы хіміяй, дырэктар лепшай у Саюзе фабрыкі штучнага валакна ў Магілёве.

Чырвонаягвардзеец у мінулым, дырэктар буйнейшага ў БССР металаапрацоўчага завода імя Варашылава — тав. Шомаў.

Яркай фігурай з'яўляецца кіраўнік завода імя Кірава тав. Драбшэўскі.

Сярод гаспадарнікаў добра вядомы тав. Бандарчык — кіраўнік

чырвоначыжнага «Большавіка», першага ў рэспубліцы чвёра стаўшага на шлях сістэматычнага выкавання промфінплана.

Дасканалым арганізатарам оптычнай вытворчасці праявіў славу тав. Галуза — дырэктар віцебскай агулярнай фабрыкі.

Стары большавік, адчуўшы эканамічнае замежныя капіталістычныя прадпрыемстваў, т. Скаўронскі ставіць на моцны грунт вытворчасць у БССР п'яніна.

Прадукцыя барысаўскага шклозавода выходзіць на першыя месцы ў СССР. Кіруе заводам тав. Шульгін.

У зольнага і буйнага арганізатара вырас цяперашні дырэктар Белметалтрэста тав. Левін.

Усіх не пералічыш.

Гэта — толькі маленькая частка дасканалых кадраў камандзіраў прамысловасці, выхаваных партыяй.

Паслухайце выступленні на нарадзе. Кідаецца ў вочы глыбіня мыслі, веданне справы.

Дробязныя пытанні не займаюць увагі аўдыторыі. Відаць, што людзі навучыліся самастойна рашаць справы.

У выступленнях адчуваюцца дзяржаўныя людзі, узнікаючы вялікія, прынцыповыя пытанні: росту кадраў, рэканструкцыі прадпрыемстваў, капітальнага будаўніцтва, скарыстання мясцовых прыродных багаццяў, карэннага паліпшэння якасці прадукцыі і т. д.

Адчуваеш, што сабраліся гаспадары свайго справы, сапраўдныя арганізатары прамысловасці. Большавіцкі запал і воля гавораць аб асаблівасцях, уласцівых саветкім гаспадарнікам.

Нарада якая дэманструе рост нашых камандзіраў прамысловасці. Гэты рост пойдзе яшчэ быстрай пад знакам рэалізаванай лозунга вялікага Сталіна — «Кадры рашаюць усё».

Б. П.

Вячэрняе пасяджэнне 27 ліпеня

Начальнік промадзела Дзяржплана тав. Валасевіч прыводзіць

васці.

Шкляная прамысловасць прадавала ў першым паўгоддзі не дранна. Адназначна прадпрыемствы вышлі з прырыву. На кожным заводзе ёсць 4-месячны запас пяску, апалу, шчотачы, ёсць свой торф.

Начальнік кіраўніцтва шкляной прамысловасці тав. Камрашук у сваім выступленні галоўную ўвагу канцэнтравану на далейшых задачах шклянозаводаў (механізацыя вытворчасці і інш.).

Швейную прамысловасць абвешчваюць, і заслужана. Пытанні якасных паказальнікаў, зніжэння сабекошту найбольш адстаюць. Не ўсё добра з арганізацыяй працы і вытворчасці. За пяць месяцаў 1935 года павелічэнне са-



На ўсебеларускай выставі выраб прадпрыемстваў мясцовай прамысловасці. На здымку: паяна-вытворчасць берысаўскай фабрыкі імя Молатава. Фото КАПЛІНСКАГА.

засць 2 млн. 700 тыс. руб. звышпланаванага наапаўнення. Гэты аб'ём будзе выканана да святкавання 5-годдзя існавання фабрыкі.

Выказаліся таксама тт. Лібо (пачаўнае кіраўніцтва), Галатоўскі (дырэктар Дзяржбанка), Карасік (дырэктар Белспінтэста) і Ракоін (упаўнаважаны Наркамхарчпрама).

**

У равнінім пасяджэнні прыняў удзел спатканы бурнымі апладыментамі старшыня ЦВК БССР тав. А. Г. Чарвякоў. У суправалжэнні групы дырэктароў тав. Чарвякоў аглядаў выстаўку вырабаў мясцовай прамысловасці.

Брок за кіравам, ад ступенічкі ступельцы вытворчай лесніцы падымаліся ў большасці сваёй чырвоныя дырэктары.

Сярод гаспадарнікаў добра вядомы тав. Банларчык — кіраўнік раён пад знакам рэалізацыі...

раён пад знакам рэалізацыі... Сталіна — Калрыга вялікага рашаюць усё». Б. П.

Вячэрняе пасяджэнне 27 ліпеня

Вячэрняе пасяджэнне адкрывае тав. Левін. Прадаўжаюцца спрэчкі. Слова атрымлівае начальнік механічнага пэха завода імя Варашылава тав. Міньковіч.

— У Менску, — гаворыць ён, — няма ні адной навучальнай установы, якая-б рыхтавала токараў, строгаальшчыкаў і фрезершчыкаў. Менск атрымлівае гэтых кадры з Віцебска і Магілёва. Тав. Міньковіч прапануе арганізаваць падрыхтоўку гэтых кваліфікацый пры саміх заводах.

Начальнік промадзела Дзяржпрама тав. Валасевіч прысвяціў сваё выступленне аналізу работы прамысловасці БССР і паказаў на рад недахопаў, асабліва ў галіне якасці і асартыменту прадукцыі.

Тав. Курба, дырэктар магілёўскага трубаўдзяльнага завода, абвешчваюць металатрост у тым, што ён не прыняў мер, каб прадпрыемствы, якія абавязаны забяспечыць завод абсталяваннем, выканалі ге-

та. Адоўжнасць абсталявання, — гаворыць тав. Курба, — не дае магчымасці заводу выканаць план.

На вячэрнім пасяджэнні выступілі тт. Васерман, Войтаў, Алам, Галковіч, Зільберберг, Шпенцэр, Хайнін і Пятровіч.

Перад закрыццём вячэрняга пасяджэння выступіў загадчык прамыслова-транспартнага аддзела ЦК КП(б)Б тав. Готфрыд.

**

Размеры артыкула не дазваляюць спыніцца падрабязней на пэрым радзе пытанняў прамысловасці, у прыватнасці на такіх важных галінах, як шкляная прамысловасць, пшачінная-шчотачная, поліграфічная.

Задача органаў гандлю і прамысловасці заключаецца ў тым, каб штодзённа практычна займацца пытаннямі асартыменту, якасці па ўсіх без выключэння галінах прамысловасці, па кожнаму заводу ў пасобку. Задача заключаецца ў тым, каб кожны дырэктар завода, інжынерна-тэхнічныя работнікі, рабочыя-ўдарнікі разумелі, што неабходнасць задавальнення растуць патрэбнасцей рабочага класа і калгаснага сялянства патрабуюць штодзённай увагі да ўсіх «дробязей» кожнага віду прадукцыі. Пытанні моднасці прадукцыі, адзелкі, яе фасону, колеру, разрысоўкі становяцца, як ніколі, актуальнейшымі пытаннямі.

У рабоце тавараправадзячай сеткі, аптовых баз, магазінаў, зарпоў ашчэ вельмі многа недахопаў. Часта самі работнікі псуваюць якасць тавараў і прадуктаў у працэсе даважэння іх ад фабрык да спажыўца.

Велізарнае значэнне, якое адыдаецца партыяй таваразвароту, велізарная дапамога, якая аказваецца Саюдам Саюзам, спалдыром нашай сацыялістычнай рэвалюцыі таварышом Сталіным, абавязвае нас у найкарацейшы тэрмін не толькі жыць недахопамі, якія ёсць ашчэ ў рабоце, але і зніць мясцовую прамысловасць і ўвесь гандаль Беларускай рэспублікі на такую вышыню, якая адпавядала-б усіму ўзроўню вялікіх задач на будовы сацыялістычнага бяскасавага грамадства.

ПРАМЫСЛОВАСЦЬ І ТАВАРАЗВАРОТ

Таваразварот БССР у бягучым годзе дасягае 1,5 мільярда (акруглена) рублёў, супроць 1.150 мільянаў у 1934 годзе. З усёй масы тавараў, якія рэалізуюцца праз рознічную гандлёвую сетку БССР, у 1935 годзе 70 проц. паступіць з прадпрыемстваў саюзнай, рэспубліканскай і мясцовай прамысловасці БССР.

Нарада гаспадарнікаў пры ЦК КП(б)Б адыграе вялікую ролю ў справе ўмацавання сувязі паміж таваразваротам і прамысловасцю.

У першым паўгоддзі 1935 года мясцовая прамысловасць дасягнула прыкметных поспехаў як у галіне колькасцана павелічэння масы прадукцыі, так і паліпшэння якасці і асартыменту. Напрыклад, прадукцыя швейнай прамысловасці, асабліва фабрыкі «Окцябр», значна палепшылася і на многіх вырабах не ўступае лепшым фабрыкам Саюза. Трыкатажная прамысловасць выпускала да нядаўняга часу адны жаночыя панчоці, а ў цяперашні час выпускае і вацельную бялізну, і верхнія рубашкі, дзіцячы і мужчынскі асартымент трыкатажу.

Але ў гэтым артыкуле мы хочам спыніцца на асобных недахопах у рабоце нашай прамысловасці з тым, каб яшчэ лепш абслужыць узросшыя запросы нашага савецкага спажыўца.

ДРЭВАПРАЦОУЧАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

Не глядзячы на выключна багаты магчымасці, якія ёсць у БССР па вырабу прадметаў шырслажыву на ёсць, дрэвапрацоўчая прамысловасць дрэнна задавальняе ўзросшы попыт рабочых і калгаснікаў. Мы вырабляем на 25 мільянаў рублёў мэблі ў год, з

Н. ГУРЭВІЧ,
І. ВЕРБА

якіх 75 проц. астаецца ў межах БССР. Праверка становішча гандлю мэбляй паказала, што ва ўсіх без выключэння мэблевых магазінах Менска адсутнічаюць абедзеныя сталы, кніжныя шафы, люстравыя трюмо, туалетныя сталікі, добраякасныя этажэркі, добрыя крэслы, крэслы для адначайніка, гамакі, гарнітуры гасціннай мэблі і т. д.

Перад мэблевай прамысловасцю ўсіх сістэм ставіцца пытанне аб неабходнасці выпуску на працягу другога паўгоддзя дадатковага асартыменту прадукцыі: сталой абедзеных — 4.000 шт., спецыяльных сталікаў, патэфонных, шахматных, туалетных, самаварных — 3.000 шт., гарнітураў гасціннай мэблі — 100, кніжных шаф — 1.000, этажэрак высокажасных 3.000, дзіцячых мэблі — на 150.000 руб., трюмо люстравых — 100 шт.

Мэблевыя фабрыкі ўсё яшчэ вышукваюць прадукцыю дрэннай якасці. Да прыкладу, кніжковыя сталы, выпускаемыя фабрыкай «Профінтэрн», дрэнна ачышчаны, у плямах, адзелка дрэнная, яшчэ не зачыняюцца. Шафы мэблевай фабрыкі імя Халтуріна адзначваюцца дрэннай канструкцыяй.

Перад дрэвапрацоўчай прамысловасцю стаіць задача шырокага разгортвання вырабу дзіцячых цаляк і спортінвентару. Неабходна

ва што-б там ні стала расшырыць выраб спортінвентару (шахматы, саначкі, лыжы, кеглі, кракет) на суму не менш 500.000 руб. і розных дзіцячых цаляк у асартыменце, зацверджаным Саўнаркомам БССР, на суму 664.000 рублёў. Тут патрабуюцца, каб дрэвапрацоўчая прамысловасць не падыхіла да гэтай справы шабона, а мабілізавала творчую мысь усіх сваіх работнікаў на выраб моцнай, таннай і культурнай цалякі, адпавядаючай задачам сацыялістычнага выхавання дзяцей.

МЕТАЛАПРАМЫСЛОВАСЦЬ

Металапрамысловасць выключна дрэнна выконвае свае абавязальнасці перад таваразваротам. Яна хоць і выканалала агульны план за першае паўгоддзе, але па асартыменту прадметаў шырслажыву план сарван. Па выпуску жалезнага начыння заданне выканана на 21 проц., англійскіх шплек — на 6 проц., нечому ліццю — на 84 проц.

Прадпрыемствы металапрамысловасці недаацэнваюць вытворчасці шырслажыву. Да гэтага часу выпускаўся толькі адзін від замкоў вісячых і то яны адзначаліся сваёй грубай вонкавай адзелкай. Няўжо металапрамысловасць не мае магчымасці арганізаваць хоць-бы выпуск 4—5 сартоў замкоў?

Ложкі, выпускаемыя металапрамысловасцю, адзначаюцца сваёй дрэннай арматурай — хутка ржавеюць, грубай заліўкай спінак і няўдалай канструкцыяй кранштэйна для роликаў. Надковы вырабнамернай бухтоўкі і пераважна вялікіх размераў.

Неабходна, каб металапрамысловасць БССР неадкладна, па-бал-

вому занялася пытаннямі расшырэння гомельскай ложкавай фабрыкі і вырабу на гэтай фабрыцы сетак для ложкаў, пытаннямі арганізацыі вытворчасці гаспадарчага інструментарыя, пашырэннем асартыменту металёвай галантароі, металёвага начыння, значна палепшыўшы якасць і адзелку вырабляемых прадметаў шырокага спажывання.

ШВЕЙНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

Швейная прамысловасць БССР у сваёй вытворчай праграме на III квартал не прадугледзела пашыўку такіх вырабаў, як дашкольныя дзіцячыя шарсцяныя касцюмчыкі, шарсцяныя спадніцы, баваўняна-папярковыя тужурачныя мужчынскія касцюмы, коўдры ватныя і пададзяльнікі, прагумаваныя пальты.

Не глядзячы на набліжэнне школьнага сезона, удзельная вага школьнага асартыменту дасягае толькі 8 проц., што з'яўляецца крайне недастатковым.

Фабрыкі імя Крупскай і «8 сакавіка» выпускаюць яшчэ прадукцыю дрэннай якасці. Валізна-якая вырабляецца гэтымі фабрыкамі, у большасці з маслянымі плямамі, нямытая. Дзіцячая бялізна, выпускаемая прадпрыемствамі Швейтэста, дрэнна панята.

Мужчынскія рубашкі, якія выпускаюцца швейнымі фабрыкамі, значна горшыя на свайму асартыменту, чым рубашкі «Москвошвей», «Ленінградскаежы» і т. д.

Гандлюючыя арганізацыі ад імя працоўных спажыўчоў управе патрабуюць ад швейнай прамысловасці вытворчасці жаночых шарсцяных гатовых сукенак, шарсцяных дзіцячых касцюмчыкаў, прагумаваных пальтаў. Кіраўнікі швейнай прамысловасці абавязаны неадкладна перабудаваць работу фабрык па пашыўку бялізны, ар-

ганізуючы ва што-б там ні стала мыццё, крухмальванне, ушожку вырабляемай бялізны, значна пашырыўшы колькасць фасонаў, палепшыўшы якасць пашыўу. Вельмі важнай задачай швейнай прамысловасці з'яўляецца пашырэнне вытворчасці галаўных убораў як мужчынскіх, так і асабліва жаночых.

СКУРАНА-АБУТКОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

У асартыменце, вырабляемым беларускай скураной прамысловасцю ў першым паўгоддзі, адсутнічаюць такія віды абутку, як каларовыя мужчынскія бацінкі і поўбацінкі, жаночыя поўбацінкі на высокім каблуку, боты для нікольнаікаў, гусарыкі, сандаліі ўсіх відаў.

Фабрыкі імя Кагановіча ў Менску і імя Лекерта ў Віцебску выпускаюць, як правіла, абутак аднаго фасону.

Якасць прадукцыі абутковай прамысловасці яшчэ недавальняючая. Каблук часта адстае ад падэшвы пасля 5—6 дзён носкі; нязначная колькасць размераў выпускаемага абутку на маналітнай падэшве; падэшва гумовая на парусінавым і клееным абутку хутка адстае, размер абутку часта не адпавядае нумару, указанаму на ім.

Скурана-абутковая прамысловасць павінна прыступіць да вытворчасці каларовага мужчынскага абутку, значна пашырыць вытворчасць абутку для дзяцей школьнага і дашкольнага ўзросту, пашырыць колькасць фасонаў мінімум да 3—4 і абавязкова, палічынаючы з 1936 года, пераключыць адно са сваіх прадпрыемстваў на выраб абутку летняга асартыменту: сандалій, балетак і т. д. Скурана-абутковая прамысловасць, з'яўляючыся адной з

лепшых галін прамысловасці Наркамхарчпрама, павінна раз і назаўсёды пакончыць з ганебнымі фактамі выпуску брашу.

ХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

Харчовая прамысловасць БССР, асабліва прамысловасць Наркамхарчпрама, слаба перабудоўваецца ў адпаведнасці з ростам запросу працоўнага насельніцтва і разваротам савецкага гандлю. Возьмем, напрыклад, кандзіцёрскую прамысловасць. Не глядзячы на тое, што яна ўладае зусім неабмежаванай колькасцю цукру, масла, малака і іншых відаў сыравіны, яе прадукцыя мае вельмі слабы црыт. Цукеркі фабрыкі «Комунарка», «Спартак», нараўлянскай, магілёўскай і іншых фабрык па свайму смаку, ушакуюць, атыкетцы зусім непрывабныя. Гандлюючыя арганізацыі і спажыўцы, як правіла, патрабуюць цукерак Моссельпрама, Ленсельпрама.

Брадзільная прамысловасць яшчэ вельмі дрэнна прадуе. Няўжо нам у 1936 годзе прыдзецца займацца пытаннямі недахвату фруктовых вод, сельтэрскай, адсутнасцю балонаў, газу, недахвату піва, недахвату дражджэй?

У якасці галоўных задач, якія стаюць перад харчовай прамысловасцю, з'яўляюцца пытанні паліпшэння якасці і пашырэння асартыменту кандзіцёрскіх вырабаў, пашырэнне вытворчасці брадзільнай прамысловасці, умацаванне яе тэхнічнай базы (пашырэнне халадзільнай і складскай гаспадаркі, арганізацыя вытворчасці вуглекіслага газу), карэнны перагляд, у сувязі са зменай попыту, асартыменту вінных заводаў, заводаў па перапрацоўцы фруктаў і гародніны, арганізацыя перапрацоўкі рыбы і выпрацоўка малочных кансерваў.

БАЛОТА НЕ АСУШАНА

Пісьмо каласніка

Балгас імя Чарвякова (Масцілаўскі раён) кожны год траціць дзесяткі тысяч рублёў на куплю кармоў для жывёлы. Між тым тут ёсць больш 100 гектараў балота, асушыўшы якое можна атрымаць 150-200 тон добракаснага сена.

Але праўленне калгаса (старшыня Ігнаценка) асушваннем балота не цікавіцца. Не асушана ні аднаго гектара балота.

БАЦВІЛОУСКІ.

ШКОЛЫ ЗАНЯТЫ ПАД УСТАНОВАМІ

Пісьмо ў рэдакцыю

Паводле дырэктывы партыі і ўрада, усе школьныя памяшканні павінны быць аслабонены ад устаноў і прыватных жыхароў.

Аднак, гэта дырэктыва ў Свідлаўскім раёне не выконваецца. Раённыя арганізацыі занялі амаль ўсе школы мястэчка. У адным памяшканні школы пасялілася раённае аддзяленне Дзяржаўнага банка. Былі кулацкі будынак, які прыстасаван пад школу, заняў раённы фінансавы аддзел. Выселены дзіцячы сад. Памяшканне перадаана міліцыі. У доме сацыяльна-культурнага раённага судзіва і следчы, а пачой, дзе праводзілася гульня вучняў, занят раённым аддзелам народнай асветы.

Старшыня райвыканкома т. Наўмёнак ніякіх мер не прымае, каб школьныя памяшканні былі аслабонены.

УДАВЕНКА.

ЗЛАЧЫННАЯ НЯДБАЙНАСЦЬ

Пісьмо ў рэдакцыю

У мінулым годзе племгас імя Калініна (Менскі раён) атрымаў з Люберэцкага заводу новую снапавязальную сістэму «Новы ідэал». Механік племгаса Тобеш не правярыў снапавязальнікі і паставіў іх пад паверх.

Сёлета ўспомнілі аб снапавязальніцы «Новы ідэал» толькі ў апошнія дні перад уборкай. Пачалі складаць снапавязальнікі. Аказалася, што ў іх не хатнае рычажнае і ліватарнай апаратуры і іншых частак і таму яе ў кожд нельга пусціць.

Наогул племгас супраць уборку ўраджаю непадрыхтаваным. Ча...



Першыя бабі жыта у калгасе «Чырвоная зорка», Паларыянскага сельсавета, Менскага раёна. Фото А. МІКУЦКАГА.

Аб ходзе здабычы і сушкі торфу

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

Заслухаўшы даклады ўпаўнаважанага Наркамхімпрама тав. Плешанова, Наркамхімпрама тав. Балціна, ўпаўнаважанага Наркамлеспрама тав. Трыцкохіна, ўпаўнаважанага Наркамхарчпрама тав. Раціна і старшыні Белгортпрама тав. Славіна, Савет Народных Камісараў БССР прыняе ход здабычы і асабліва сушкі і штабляўкі торфу зусім недавальняючым. На 20 ліпеня 1935 г. давая праграма здабычы торфу выканана толькі на 82,2 проц.; асабліва адстаюць па здабычы торфазаводы Асінторф (55,4 проц.), «Чырвоны сцяг» (72,7 проц.), імя Гея (76,4 проц.), Белгорта, «Калектыўная праца» — уш. Наркамхімпрама (61,4 проц.), «1 май» — Наркамлеса (71 проц.), «Чырвоны тартанік» (75,2 проц.), «Новы мост» (59,4 проц.), — Наркамхімпрама і «Балбасова» Аршанскага РВК (60 проц.).

Сушка і штабляўка торфу ідзе з неадпаведным атрыман ад здабычы; на 20 ліпеня па прадпрыемствах ўпаўнаважанага Наркамхімпрама высушана 54,6 проц. да здабытага торфу, па торфазаводу «Большыя» на 15 ліпеня — 39,2 проц., па прадпрыемствах Наркамлеса на 20 ліпеня —

55 проц., па Белгортфу на 20 ліпеня — 55,5 проц., па іншых заводах Наркамхімпрама — 49,7 проц. і т. д., а ўсяго па БССР — 45 проц. да здабытага торфу. Асабліва ёсць значнае адставанне па сушцы на торфазаводах: «Свабода», «Дукоры», «Чырвоны сцяг», імя Даўмана, Міханавічы, «Чырвоная Беларусь», «Вялікі мох», «Вольніца» і на ўсіх заводах ўпаўнаважанага Наркамхарчпрама. Некаторыя торфазаводы не забяспечылі слабе рабочай сілай — «Балбасова», «Хвойны масток», «1 май», «Вольніца», а іншыя, як Асінторф, не замацавалі рабочыя, у сувязі з чым маюць адліў рабочых.

Совет Народных Камісараў БССР пастанаўляе:

1. Палярадаць Наркамхімпрам, ўпаўнаважанага саюзных наркамгатаў, старшыню Белгортпрама тав. дырэктароў торфазаводаў, што яны вясучь персанальную адказнасць перад урадам за поўнае і ў вызначаныя тэрміны выкананне плана торфаздабычы і сушкі па кожнаму асобнаму прадпрыемству.

2. Указаць дырэктарам торфазаводаў і старшніям торфарцелей, што яны павінны раўняцца на перадавыя торфазаводы — «Чыр-

воная Беларусь», імя Гея, «Комунар» і торфарцелі — імя XVII партызэда (Смалевічы), імя Дзержынскага (Менскі), «Пабэда» (Церахаўскі раён) і што перад дырэктарамі торфазаводаў і старшніямі торфарцелей стаць адна задача — неадкладнае фарсаванне работ па сушцы і штабляўцы торфу, паставіўшы, як асноўную задачу, прывядзенне ўсяго здабытага торфу ў таварную камп'ютывую прадукцыю.

3. Даручыць торфаздабывальчым і торфаснабжвальчым арганізацыям паводле вывазку дасушанага торфу на бягучыя патрэбы спажывальчых прадпрыемстваў без штабляўкі на торфазаводах.

4. Абавязаць дырэктароў торфазаводаў і торфараспрацовак, старшыню райвыканкомаў і горсаветаў даўжамплектаваць торфазаводы і распрацоўкі рабочай сілай і замацаваць яе па поўнага заканчэння здабычы і штабляўкі торфу па кожнаму ў асобку прадпрыемству.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР Н. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР І. ЛУК'ЯНЧЫК, 25 ліпеня 1935 г.

УСЕБЕЛАРУСКАЕ СПАБОРНИЦТВА КАЛГАСНЫХ БРЫГАД

НА СЕНАЖАЦІ

На адлегласці чатырох кілометраў ад цэнтра калгаса «Комінтэрн», на правым беразе Дняпра, знаходзіцца ўрочышча сенажаці пад назвай Карчынча. Сюды і выехалі брыгады нанач з 29 на 30 чэрвеня. Прыгнілі на сенажаць 7 касілак, 4 грабелі. Прывезлі ручныя косы і розныя віды грабляў. Забралі з сабой катлы, міскі і лыжкі, сала, мяса, бульбу, крупы і хлеб. Як грыбы, выраслі каля Дняпра шалашы.

Калгаснік Касмачоў арганізоўваў першыя заметкі для насценгазеты. Брыгадзіры правяралі расстаноўку сіл па звонках, канчаткова абгаварвалі дагавор на сапсаборніцтва.

Раніцою, да ўсходу сонца, вышлі на работу касцы. Яны сталі на індывідуальныя загоны. Норма — 0,33 гектара на чалавека ў дзень. Крыху пазней, як апала роса, вышлі на работу і сенакасілікі. У іх норма — 3 гектары ў дзень, без змены коней.

Кожны вечар брыгадзіры палітвалі выпрацоўку. У час сумеснай вятары двух брыгад, брыгадзіры абменьваюцца вынікамі дзённай работы. Заўважваюцца чырвоная і чорная донкі. Выходзіць насценгазета.

Добра працуюць машыністы другой брыгады — Сівакоў Рыгор, Марозаў Дзям'ян і Якушоў Міхась. Яны даюць ад 3 да 3,82 гектара ў дзень на касілку. Касцы Сяргей Жукаў, Барыс Рахоўскі, Сяргей Сімановіч і Яўхім Галанда скошваюць у дзень па 0,56 гектара. Брыгадзір Шантароў Міхась задаволен. Нормы перавыконваюць. Інспектар па якасці Сівакоў Рыгор адзначае касцы на «добра».

Не горш працуе і першая брыгада. На кожнай касілка касцы Вераб'еў Восіп і Якушоў Мефодзі скошваюць да 4 гектараў у дзень. Ручнымі косамі, працуючы індывідуальна, такія ўдарнікі, як Кукшкін Нікітар, Цецерукоў Аўдзей і інш., рэгулярна выконваюць па 0,50—0,52 гектара ў дзень.

Брыгадзір Бяседа Яўхім таксама задаволен сваімі касцамі, а інспектар па якасці Баган Герчык адзначае работу на «вельмі добра».

Спаборнічаюць паміж сабой яны на распанку. «Вы цікавіцеся на імя і прозвішча? Тады кажа, каб вы...

Партыйнае будаўніцтва БАЛБАТНЯ АБ ПІЛЬНАСЦІ

Незнаёмы наведвальнік уваходзіць у памяшканне Сенненскага горсавета. Ён праходзіць у кабінет старшыні тав. Ліхцерава. Назваўшы сябе прадстаўніком Камзета СССР, наведвальнік заяўляе, што яго цікавіць рад пытанняў эканамічнага становішча горада: колькасць прадпрыемстваў, арцелей, ці моцныя калгасы. Яго цікавіць сацыяльны склад насельніцтва горада і т. д.

Старшыня горсавета тав. Ліхцераў, ведаючы, ветлівы тама чалавек, чулы. Другі на яго месцы, напэўна, пачаў бы правараць дакументы незнаёмага, стаў бы запытваць там розныя дробязі: адкуль, зачым ды навошта. У тав. Ліхцерава няма такога «бюракратызма». Навошта турбаваць прыезджата чалавека праверкай дакументаў і іншымі нейрэмнымі пытаннямі? Раз чалавек пытае, значыць трэба яму. І гаспадар горада тут жа, без усякай цяганіны, задавальняе цікавасць прыезджата, адказвае на ўсе яго пытанні.

Жадаючы бліснучы веданнем уверанага яму горада, Ліхцераў расказвае нават пра тое, аб чым яго і не пытаюць. І каб падмацаваць правільнасць сваіх слоў, ён тут жа распарадзіўся падаць папкі з дакументамі, якія ён ветліва прадаставіў у распараджэнне наведвальніка. Апошні ўважліва слухалі, капаўся ў дакументах, рабіў выніскі, яўна жадаючы расстроіць благодунны настрой Ліхцерава, выклікаць хоць бы некаторую настарожанасць у старшыні горсавета. Але гэта яму не ўдалося. Ліхцераў і не думаў зашчытаць з кім ён меў такую доўгую, задушэўную гутарку.

З горсавета незнаёмы наведвальнік накіраваўся ў спецчастку райвыканкома. Пры ўпамінанні гэтай установы прадстаўляюцца дзверы, зачыненыя знутры англійскім замком, маленькае акеца і надпіс «Пабочным асобам уваход забаронен». Ёсць усё гэта і ў Сенненскім райвыканкоме. Але людзі тут зусім іншыя. Усе яны такія гасцінныя, такія ласкавыя, разважыныя.

У спецчастцы райвыканкома такі-ж ветлівы прыём. Шырока адчыненыя дзверы. У кавальніка райвыканкомаўскіх тайні — камуніста Стараойтана — «душа явенні, якія разбіваюць пракосы і на распанку». «Вы цікавіцеся на імя і прозвішча? Тады кажа, каб вы...

уважаны, што наведвальнік з Масквы сам знойдзе патрэбныя яму весткі.

Такую-ж звышдаверлівасць сустраў прыезджы і ў ўпаўнаважанага ЦСПСБ, і ў райана, і ва ўсіх арцелях Сенненшчыны. Усюды верылі на слова, прадаставілі ў яго распараджэнне ўсё што весткі, дакументы, ахвотна адказвалі на ўсякія запытанні. Ніхто і не ўздумаў папраціць хоць які-небудзь дакумент, ці запытаць падрабязнасці, адкуль прыехаўшы, навошта яму такія весткі.

Вылазак, які мы толькі што апісалі, адбыўся ў Сенненскім раёне 17 ліпеня. Ён дае яркую характарыстыку палітычнай пільнасці (варней, палітычнай слепаты) кіраўнікоў сенненскіх арганізацый. Партыйныя «шляпы», многа і часта гавораць пра пільнасць і напісаныя з гэтага поваду дзесяткі рэзалюцый, аказаліся найгоршымі ратазямі ў сваёй практычнай рабоце.

Прыезджы наведвальнік, які хадзіў па сенненскіх установах, быў студэнт маскоўскага комбуза, і сапраўды меў даручэнне ад Камзета сабраць некаторыя матэрыялы. Але дзпусцім, што ў раён прыехаў шпіён, ці які-небудзь прахадзімец авантурыст. Які-б спрыяючы абставіны для сваёй шкандыцкай дзейнасці знайшоў-бы ён у Сенненскім раёне і як дорага абыйшлася-б савецкай дзяржаве даверлівасць сенненскіх простафіляў...

На вялікі жаль, такія даверлівыя «шляпы» ёсць не толькі ў Сенненскім раёне. Напрыклад, Брагінскі раён. Нядаўна туды прыехаў чалавек з Менска і ў райкоме партыі назваўся прадстаўніком «Звязды». Гэтага было дастаткова. Дакументы правярыць нікому і не прышло ў галаву. Не прынята гэта ў Брагінскім раёне. Ёсць такія факты і ў Гомельскім раёне.

ЦК ВКП(б) асабліва востра паставіў перад партыяй і ўсёй краінай пытанні палітычнай пільнасці. Гэтага патрабуе асабліва складанасць форм класовай барацьбы ў нашай краіне. Але знаходзяцца яшчэ людзі ў нашай партыі, якія па мвора балбочуць аб палітычнай пільнасці, не разумеючы, што ў першую чаргу трэба патрабаваць пільнасці ад самога сябе, прані-

Сялета ўспомнілі аб спавязанні «Новы ідэал» толькі ў ліпні дні перад уборкай. Пачалі задаць спавязальнаму. Аказалася, у ў яго не хапае рычажнай і старнай апаратуры і іншых частак і таму яе ў ход нельга ўзяць.

Наогул племгас супроў уборку аджаю непадрыхтаваным. Чару жнігары вышлі на жыво прафунны.

Дырэктар племгаса т. Гарбуз, не гавіраваўшы ўборкі, выехаў у пачынак.

В. БУДЗЕЙКА.

— 0 —

А слядах выступленняў „Звязды“

„Няспраўная кліентура“

У «Звяздзе» ад 27 мая г. г. пад імем загадоўкам была змешчана прэспандэнцыя аб тым, што на Шклоў кліентура дрэнна вымагае свае абавязальствы.

Шклоўскі горсовет паведамляе, то загадчыку аддзялення Цэнтрыяліста Ярышова за зрыў пагрук абвешчана вымова. Папярэджана ўся кліентура, што за зрыў пагрук і разгрук тавараў і ўтрыманне вагонаў будуць прыгаты самыя суровыя меры.

«Новы мост» (59,4 проц.) і «Балбасава» Аршанскага РВК (60 проц.).

Супка і штабеляўна торфу ідзе з неадпаведным адрывам ад здабытчы; на 20 ліпеня па прадыяметрах утварылася на Наркамдзяжпрома высушана 54,6 проц. да здабытага торфу, па торфааводу «Большэвік» на 15 ліпеня—39,2 проц., па прадыяметрах Наркамдзяжпрома на 20 ліпеня—

аркаматаў, старшыню Белторф-промсаюза, дырэктароў торфааводу, што яны нясуць персанальную адказнасць перад урадам за поўнае і ў вызначаныя тэрміны выкананне плана торфаадабычы і супкі па кожнаму асобнаму прадыяметру.

2. Указаць дырэктарам торфааводу і старшынём торфарцелей, што яны павінны раўняцца на перадавыя торфааводы — «Чыр-

лаўна-плектаваць» торфааводы распрацоўкі работнай сілай і замацаваць яе па доўжыні заключэння здабычы і штабеляўкі торфу па кожнаму ў асобну прадыяметру.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР Н. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР І. ЛУК'ЯНЧЫК.

25 ліпеня 1935 г.

г. Менск.

Ручныя косамі, працуючы індывідуальна, такія ўдарнікі, як Кукушкін Нікітар, Цецерукоў Аўдэй і інш., рэгулярна выкопваюць па 0,50—0,52 гектара ў дзень.

Брыгадзір Бяседа Яўхім таксама задаволен сваімі касцамі, а інспектар па якасці Каган Герчык ацэньвае работу на «вельмі добра».

Спаборнічаюць паміж сабой як званні, якія разбіваюць працосы і расстраваюць кошы, так і тым, што варочаюць і прабуць сена. Спаборнічаюць паміж сабой стогамяталычкі, якія працуюць на адным стагу. Кожны з іх мае свой участак, свой рог аднаго з чатырох куткоў стога.

Растуць стары, як на дрожджах. Даўжыня стога 12 і 5 метраў. У кожным стагу 20—25 тон сена. На 18 ліпеня план сеназдачы ў 137 цэнтнераў выканан поўнасьцю.

Соцспаборніцтва выходзіць людзей. Калектыў робіць уздзеянне на адстаючых. Ні адзін калгаснік не аштрафаван за час сенаўборкі. Хібы асобных таварышоў выпраўляюцца гутаркай брыгадзіра, насьценгаватай, брыгадным сходам.

А. МІКУЦКІ.

Шклоўскі раён.

«Набачным асобам уваход забаронен». Есць усе гэта і ў Сяненскім райвыканкаме. Але людзі тут зноў іншыя. Усе яны такія гаспадары, такія ласкавыя, разважлівыя.

У спецыяльна райвыканкаме такі-ж востлівейшы прыём. Шырока атчыненыя дзверы. У канальніна райвыканкамаўскіх тайн — камуніста Старавойтава — «душа на распашку». «Вы цікавіцеся нашым раёнам? Калі ласка, вось вам папкі з весткамі. Бярэце што вам трэба». А сам Старавойтаў спакойна займаецца сваёй работай.

Есць такія факты і ў Гомельскім раёне.

ЦБ ВКП(б) асабліва востра паставіў перад партыяй і ўсёй краінай пытанні палітычнай пільнасці. Гэтага патрабуе асабліва складанасць форм класовай барацьбы ў нашай краіне. Але знаходзяцца людзі ў нашай партыі, якія па многа балбечуць аб палітычнай пільнасці, не разумеючы, што ў першую чаргу трэба атрабаваць пільнасці ад самага сябе, праізаўшы ёю ўсю сваю практычную работу.

Л. НІХАНКІН.

А Л Е С Я

Кукавала зязюля
У зялёным лесе,
Гадавала матуля
Дачушчу Алясю.

Гаманіў бор сасновы
У вечары і ранкі,
Над калыскай ліповай
Пела калытанкі:

— Сні, засні, мая дзетка,
Птушкі ўжо заснулі,
Сні, засні, мая кветка,
Людзі, людзі, людзі!

— Сні, не ведай трывогі,
Надыдзе часінка —
На свае ўстанеш ногі,
Мая ты дзядушчынка.

Будзеш кужаль ты прасці,
Будзеш ткаці кросны,

Выглядаць долі, пшасця
У малалыя вёсны.

Кукавала зязюля
У зялёным лесе,
Не згадала матуля,
Што выйдзе з Алесі.

Як набралася моцы
Матчына дачушча,
Палацела да сонца
Пералётнай птушкай.

Палацела дзядушчына
Самалётна гонкім
Над пшасцівай краінай,
Над роднай старонкай.

Адчыняе вароты
Нябесным маршрутам,

Ці як ястраб з вышотаў
Скача з парашутам

І да сонца праз хвілю,
А ўсё вышай, вышай!
Самалётным крыллеж
Воблакі калыша.

Стара маці днём, ночкай,
Марыць ля ваконца:
Ужо к прысціцы дочка
Не зляціць з-пад сонца.

Кукавала зязюля
У зялёным лесе,
Не згадала матуля,
Што выйдзе з Алесі.

ЯНКА КУПАЛА.

Ляўкі, Аршаншчына.

Ці як ястраб з вышотаў
Скача з парашутам

Растуць стары, як на дрожджах. Даўжыня стога 12 і 5 метраў. У кожным стагу 20—25 тон сена. На 18 ліпеня план сеназдачы ў 137 цэнтнераў выканан поўнасьцю.

Соцспаборніцтва выходзіць людзей. Калектыў робіць уздзеянне на адстаючых. Ні адзін калгаснік не аштрафаван за час сенаўборкі. Хібы асобных таварышоў выпраўляюцца гутаркай брыгадзіра, насьценгаватай, брыгадным сходам.

А. МІКУЦКІ.

Шклоўскі раён.

УЗАКОНЕНАЯ БЯЗДЗЕЙНАСЦЬ

Парторг магілёўскага райза г. Янчэўскі выняў з шчырка стала папку з паперамі і сказаў: «Тут «гаспадары» нашай партгрупы».

Апрача ўчотных карткаў, у папцы ляжаць пратаколы партсходаў, пачынаючы ад 1932 года, розныя рэзалюцыі і дырэктывы. Есць тут і некалькі пратаколаў сходаў партгрупы за 1935 год.

Камуністы партгрупы райза ўжо прайшлі праверку партдакументаў. Вядома, што праверка партдакументаў, праводзімая партыяй, мае выключна вялікае палітычнае значэнне не толькі ў справе ачысткі партыі ад чужых, жульніцкіх элементаў, апушаным шляхам пралезных у яе рады. Праверка праводзіцца партыяй для таго, каб палатзіць усю партыйную гаспадарку, яна з'яўляецца магутным сродкам узняцця ўсёй унутрыпартыйнай работы.

А што змянілася пасля праверкі ў партгрупе райза? Нічога. Партыйныя дакументы правяраюцца, а ўсё астатняе засталася паравейшаму.

У партгрупе райза 7 камуністаў. Есць сярод іх камуністы з 15 і 17-гадовым партстажам, ёсць і сапраўды члены партыі. Ніхто з іх партнагрузкі не мае. Сувязь іх з партарганізацыяй заключаецца толькі ў тым, што яны прыходзяць плаціць членскія ўзносы, якія яшчэ ў ліпені з'яўраў «зборшчык».

Як працуюць камуністы, ці вучацца яны і як вучацца, як жыць дома — не цікавіцца гэтым партарганізацыя, не ведае аб гэтым парторг Янчэўскі.

У райза працуе вялікая група спецыялістаў — 72 чалавекі. Сярод іх многа старых спецыялістаў, часна і аддана працуючых, а пераважная большасць — гэта людзі, скончыўшыя савецкія тэхнікумы і вузы. Партарганізацыя з гэтымі людзьмі не мае ніякай сувязі, яна іх проста ігнаруе. Таму пры партгрупе няма ні аднаго спатувачага.

Так жыве партгрупа сама па сабе, а райза, яе апарат, самі па сабе. І ўсё гэта трымаецца на ўзаконенай у Магілёве «творы» — «мы-ж на калёсах». На падставе гэтай «творы» не паказвае адзінка жыцця і партгрупа райвыканкама і партарганізацыі некаторых іншых устаноў.

А інструктар райкома тав. Румкія — ён даўно ўжо збіраецца на ведаць партарганізацыю райза. І вось ніяк не сабраўся, і не вядома, калі ён збіраецца.

ЛВОВІЧ.

Так жыве партгрупа сама па сабе, а райза, яе апарат, самі па сабе. І ўсё гэта трымаецца на ўзаконенай у Магілёве «творы» — «мы-ж на калёсах». На падставе гэтай «творы» не паказвае адзінка жыцця і партгрупа райвыканкама і партарганізацыі некаторых іншых устаноў.

А інструктар райкома тав. Румкія — ён даўно ўжо збіраецца на ведаць партарганізацыю райза. І вось ніяк не сабраўся, і не вядома, калі ён збіраецца.

ЛВОВІЧ.

У папцы мы знайшлі некалькі пратаколаў — адзіны след таго, што партгрупа ўсё-ж калі-некалі збіраецца. У іх уся работа партгрупы за сем месяцаў 1935 года. Апрача некалькіх сходаў партгрупа нічога не праводзіла і не праводзіць. Парторг т. Янчэўскі ўпэўнен, што іх партгрупа больш нічога не можа рабіць, бо «мы-ж на калёсах».

У папцы мы знайшлі некалькі пратаколаў — адзіны след таго, што партгрупа ўсё-ж калі-некалі збіраецца. У іх уся работа партгрупы за сем месяцаў 1935 года. Апрача некалькіх сходаў партгрупа нічога не праводзіла і не праводзіць. Парторг т. Янчэўскі ўпэўнен, што іх партгрупа больш нічога не можа рабіць, бо «мы-ж на калёсах».

Партшколай кіруе беспартыйны

20 ліпеня камуніст-адзіночка тав. Шэхман атрымаў ад Мазыр-скага райкома партый тэрміновае заданне прапрацаваць з камуністамі Бярозаўскага сельсавета даклады тав. Іслава на пленуме Саратаўскага крайкома і тав. Косарава на XI пленуме ВЛКСМ.

Шэхман доўга думаў каму перадаць кіраўніцтва гэтай прапрацоўкай. Нарэшце быў знойдзён

Я. РУБЕНЧЫК.

„Мы здольны цяпер даць школе ўсё, што ёй неабходна“ (Андрэв)

Ці будучь падручнікі к пачатку заняткаў?

Выданне стабільных падручнікаў пачалося ў 1933 годзе згодна паставовы ЦК ВКП(б) ад 12 лютага 1933 г. «Аб падручніках для пачатковай і сярэдняй школы».

Асудзішы практыку «бясконцага праявавання падручнікаў», калі штогод іх выдавалася вялікая колькасць, а на наступны год яны аказваліся нягоднымі, ЦК ВКП(б) атрабаваў «забяспечыць на справе выданне стабільных падручнікаў, разлічаных на карыстанне імі на працягу вялікага раду год».

Сёння можна з усёй адказнасцю сказаць, што НКАсветы БССР гэтай паставовы ЦК не выканалі. Выданні ў 1933 г. стабільных падручнікі перапраўляюцца, змяняюцца.

У 1933 г. была выдана «стабільная» чытанка для першага класа Тупіневіча, якая аказалася нягоднай. Замест яе выдана і выдаецца чытанка Александровіч. Граматыка для першага і другога класаў Бязносіка і Севарнёвай таксама выдана «стабільнай» у 1934 г. Потым агледзеліся, што шмат граматычных фармулёвак вельмі цяжкія для дзяцей. Зараз

гэта граматыка перавыдаецца тыражом у 165.000 экзэмпляраў з паступовым ізданнем старога выдання. Сінтэкс Саломеніка і Шэўчыка выдання 1934 г. аказаўся неадпаведным новаму беларускаму правапісу, зацверджанаму СНК БССР.

16 артыкулаў прышлося змяніць у хрестаматы Некрашэвіча для трэцяга класа—два гады патрабавалася НКАсветы для таго, каб разгледзець, што матэрыял у ёй цяжкі, мала зразумелы для дзяцей.

Ва мношх падручніках змяняецца крытычны матэрыял, рысункі, асобныя артыкулы і рэдакцыі падручнік выдаецца ў гэтым годзе стэрэатыпным выданнем.

Яшчэ ў мінулым годзе аўтар т. Васіленак склаў хрестаматы для 9 і 10 класаў. Многа раз яе справілі і рэдагавалі ў Наркамце асветы, а потым прышлося забраць яе з выдавецтва і перадаць для рэцэнзіі т. Клімковічу, які і дагэтуль не здаў яе для друку. Яшчэ не стаў аўтар Некрашэвіч хрестаматы для 5 класа. Можна

ўпэўнена сказаць, што гэтыя два падручнікі да пачатку навучальнага года гатовы не будуць.

Згодна плана, да 1935—36 навучальнага года Белдзяржвыдавцтва павінна выдаць 80 назваў стабільных падручнікаў агульным тыражом у 2.968.000 экзэмпляраў. У гэтым ліку: 19 арыгінальных беларускіх падручнікаў, астатнія — перакладныя.

На сёнешні дзень вышлі з друку толькі 34 назвы. І калі выданне перакладаў часткова гармоўніцца з-за затрымання арыгіналаў Вучпедгізам РСФСР (да гэтага часу не даслана 19 назваў), то за нясвоечасовы выхад арыгінальных беларускіх падручнікаў нясуць поўную адказнасць толькі Наркамат асветы БССР і ДВБ.

Апарат выдавецтва да выпуску падручнікаў не падрыхтаван. Вучпедсектар ДВБ замест 4 кіруючых работнікаў мае толькі аднаго. Падручнікі залежваюцца. Графік выхаду кніг перасунут на 15 дзён уперад супроць плана. Карэктуры замест двух дзён затрымліваюцца у ДВБ 7—9 дзён. Карэктуры матэматычных падручнікаў ляжаць па месцах, і пры ўмове недахвату матэматычных знакаў, друкарня пазбаўлена магчымасці набіраць астатнія падручнікі па матэматыцы.

Паўтара месяцы затрымлівалася друкаванне хрестаматы Некрашэвіча для трэцяга класа па той прычыне, што нельга было знайсці

рысункаў часоў года (вясны, лета, восені і зімы). А калі нарэшце іх знайшлі, то пейзаж зімы быў «упрыгожан» царквой, якую тэрмінова прышлося «ліквідаваць»... Падручнікі па геаграфіі выдаюцца без геаграфічных карт, бо іх не паклапаціліся своечасова заказаць. Кіраўнікі ДВБ тт. Жунаў і Горны прабуюць заспакойваць тым, што вучні будуць карыстацца атласамі, якія невядома калі і адкуль з'явіцца.

Буквар Дуброўскай для падрыхтоўчата класа павінна быць багата ілюстраван — трэба вельмі многа рысункаў, на якія толькі 15 ліпеня ДВБ здаў заказ. Тав. Горны «запэўняе», што гэты падручнік да пачатку навучальнага года з друку не выйдзе...

Выдавецтва затрымлівае перадачу ў друкарню імя Сталіна некаторых падручнікаў з-за недахвату клішэ, якія вырабляе цыкаграфія пры той-жа друкарні. Такія падручнікі як геаметрыя, фізіка, хімія, батаніка і інш. патрабуюць па 300 і больш клішэ. Кіраўніцтва друкарні патрабуе ад ДВБ рукапісы. Кіраўніцтва ДВБ патрабуе ад друкарні клішэ. Але ніхто з іх не паклапаціўся своечасова ўкамплектаваць цыкаграфію кадрамі, хоць добра ведалі, што недахват клішэ будзе тармазіць выпуск падручнікаў... Папер-жа ДВБ бездапаможна капстагую, што цыкаграфія затрымлі-

вае. А друкарня ўкрылася за сваёй-жа прыкаграфіяй, як за нейкай барыкадай, праз якую ДВБ ніяк не пераскочыць.

Час ідзе. Дагэтуль выпушчана толькі 1.529.000 падручнікаў з агульнага тыражу каля трох мільянаў, — 50 проц. плана. А трэба яшчэ ўлічыць, што друкарня ў большасці выпускае шматтыражныя падручнікі, а малатыражныя затрымлівае.

Такі стан выдання падручнікаў, калі лічыць план ДВБ, зацверджаны НКАсветы, здавальняючым. Але з гэтым згадзіцца нельга. Згодна плану вучні забяспечваюцца падручнікамі з разліку адзін на два, а са некаторых падручніках і адзін на тры. Арыфметыка Папова, граматыка Саломеніка і інш. выдаюцца з разлікам тры падручнікі на чатырох вучняў; задачнікі па геаметрыі Рыбікіна — тры на пяць. Есць падручнікі, якія выдаюцца з разлікам і адзін на пяць.

Ясна, што гэты план задавоільць школу не можа. Пара адмовіцца ад палітыкі частаагнага «ўрэзвання», штучнага прыбяднення, якое шкочыць справе. План трэба неадкладна перагледзець, выходзячы з задачы забеспячэння кожнага вучня ўсімі патрэбнымі для яго падручнікамі. А для гэтага прыдзецца павялічыць тыраж выдаваемых падручнікаў яшчэ на 2.800 тыс. экзэмпляраў.

Я. РУБЕНЧЫК.

Так жыве партгрупа сама па сабе, а райза, яе апарат, самі па сабе. І ўсё гэта трымаецца на ўзаконенай у Магілёве «творы» — «мы-ж на калёсах». На падставе гэтай «творы» не паказвае адзінка жыцця і партгрупа райвыканкама і партарганізацыі некаторых іншых устаноў.


А інструктар райкома тав. Румкія — ён даўно ўжо збіраецца на ведаць партарганізацыю райза. І вось ніяк не сабраўся, і не вядома, калі ён збіраецца.

ЛВОВІЧ.

Так жыве партгрупа сама па сабе, а райза, яе апарат, самі па сабе. І ўсё гэта трымаецца на ўзаконенай у Магілёве «творы» — «мы-ж на калёсах». На падставе гэтай «творы» не паказвае адзінка жыцця і партгрупа райвыканкама і партарганізацыі некаторых іншых устаноў.

А інструктар райкома тав. Румкія — ён даўно ўжо збіраецца на ведаць партарганізацыю райза. І вось ніяк не сабраўся, і не вядома, калі ён збіраецца.

ЛВОВІЧ.



Японія ўзбройваецца. На здымку: найвышэй японскі крэйсер «Мінокэ», водазмяшчэннем 10.000 тон. Крэйсер узброен 10-цю васьміцалюймовымі гарматамі і развівае хуткасць да 33 вузлоў.

Напярэдадні антываеннага дня

АРЫШТЫ РАБОЧЫХ У БУХАРЭСЦЕ

ВЕНА, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Бухарэста, у сувязі з падрыхтоўкай да антываеннага дня — 1 жніўня — у Бухарэсце арыштавана 80 рабочых.

ВЕНА, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Бухарэста, сярод

АДЗІНСТВА ПРОФСАЮЗАУ ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 26 ліпеня. (БЕЛТА). У выніку нарады паміж прафсаюзнікамі кіраўніцтва унітарнай усесаюзнай канфедэрацыі працы і рэфармісцкай дасягнута пагадненне на некалькіх асноўных пытаннях, якія перашикнулі абыццёвае адзінства профсаюзаў. У паведамленні, падпісаным абодвума дэлегацыямі, гаворыцца, што па пытанню аб фракцыйных у профсаюзах дасягнута пагадненне аб тым, што «не будуць царнімы арганізацыі, існуючыя ўнутры профсаюзаў, як фракцыі». Дэлегацыі прыступілі да абмеркавання міжнародных пытанняў. Унітарная дэлегацыя напісала па гэтым паваду пісьмо ў «Юманітэ», у якім гаворыцца, што дасягнутае пагадненне мае важнае значэнне. «Попозер» піша, што «сроблен велізарны крок на шляху ажыццэўлення адзінства профсаюзаў» і што «я гэтага часу можна лічыць, што гэта адзінства фактычна ўжо ажыццэўлена».

рабочых бухарэсцкіх прадпрыемстваў і ў колах інтэлігенцыі вялікае ўзбуджэнне па поваду катаванняў, якім былі падвергнуты ў ахранцы арыштаваныя на днях па абвінавачанню ў камуністычнай дзейнасці.

Рост цен на харчовыя прадукты ў Германіі

БЕРЛІН, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Цены на прадукты харчавання вельмі растуць. Нават наводзе асцярожных падлікаў «Франкфуртэр цейтунг», дана на мяса павысілася на 50 проц. Гародніна і фрукты, якія ёсць на рынку ў абмежаванай колькасці, падаралі ў параўнанні з мінулым годам у 2-3 разы. «Франкфуртэр цейтунг» публікуе распараджэнне ўлад, якое наградае канцэнтрацыйным лагерам дробным рэзнічным гандлярам за малейшую спробу павышаць цені.

МІЖНАРОДНАЯ ХРОНІКА

27 ліпеня ў Парыжы адбыўся мітынг пратэсту 20 тысяч чыгуначнікаў Парыжскага раёна супраць надзвычайных дэкрэтаў. У Нанкіне (Кітай) адбыўся сход ініцыятараў стварэння савецка-кітайскага культурнага таварыства. Вылучалі арганізацыйны камітэт. Распушчаны ўсе арганізацыі «Сталінска шлема» па ўсходняй Ірландыі. Маюць іх канфіскацыю.

БАРАЦЬБА З ДЗІЦЯЧАЙ БЕСПРЫТУЛЬНАСЦЮ І БЕЗНАГЛЯДНАСЦЮ ў БССР

З моманту апублікавання паставы ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб ліквідацыі дзіцячай беспрытульнасці і безнагляднасці арганізацыямі і ўстановамі БССР забрана з вуліц у гарадах, раённых цэнтрах і рабочых пасёлках рэспублікі 1.628 беспрытульных і безнаглядных. З гэтай колькасці 805 чалавек накіравана ў дзіцячыя дамы, 76—у майстэрні, калгасы і саўгасы, 525—к родным па месцу іх жытвання, 49—у працоўныя калоніі.

За паводненне дзяцей без нагляду 50 чалавек бацькоў прыцягнута да крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці.

Дзяржтва партыі і ўрада аб ліквідацыі дзіцячай беспрытульнасці і безнагляднасці ажыццяўляюць ўплыў на напярэдадні антываеннага дня і ў колах інтэлігенцыі вялікае ўзбуджэнне па поваду катаванняў, якім былі падвергнуты ў ахранцы арыштаваныя на днях па абвінавачанню ў камуністычнай дзейнасці.

Ранняя бульба пролетарыям Ленінграда

У БССР ідзе адрукава ранняя бульба пролетарыям Ленінграда. Калгасы Жлобінскага, Ваўруцкага і Рагачоўскага раёнаў ужо адрузілі першыя 160 тон. З сённяшняга дня ў раёнах чакаецца масавая паступленне на загатоўчыя пункты ранняй бульбы для адпраўкі ў Ленінград. У жніўні пролетарыі Ленінграда атрымаюць з БССР 16 тысяч тон бульбы.

Даждзы па БССР

У галоўным кіраўніцтве аднай гідраметэаслужбы БССР супрацоўніку БЕЛТА паведалі: 24—25 ліпеня ў некаторых паўднёвых і цэнтральных раёнах рэспублікі прайшлі вялікія ліўні з навальніцамі. Колькасць ападкаў за гэтыя дні дасягнула двойчы месячнай нормы. Выпадзенне такой колькасці ападкаў не назіралася ў Беларусі за апошніх 50 год.

Значна павысіўся тэмпературны рэк. Дніпро, Вяраіны, Прыпяці і ле прытокаў. На Дняпры ўзровень вады павысіўся ад 30 да 54 сант., на Сожы (Крычаў) — да 80 сант. Павышэння ўзроўня вады можна чакаць яшчэ ў бліжэйшыя 2—4 дні. Такая колькасць ападкаў выклікана цыклонам, які прыходзіць з поўдня Саюза на поўнач. (БЕЛТА).

Менск—Херсон на шлюпцы Каманда з поспехам ідзе ўперад

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды».)

Калі ўпершыню група студэнтаў Менскага політэхнічнага інстытута ўзяла пытанне аб пераходзе на шлюпцы з Менска ў Херсон, казі ў маршруце была ўзавана рака Свіслач, у многіх узніклі сумненні: «Хі-ба Свіслач судакходная, як гэта ісці на шлюпцы па гэтай рацэ?». І зараз, калі Свіслач пройдзена, можна пераважліва ўражаннямі і думкамі.

Нялёгка быў шлях ад Менска, хоць ён і быў усёна кветкамі. У берагоў — белыя і жоўтыя ліліі, схлынуцца па цячэнню вадарослі, бераті параслі чаротам. У далі — багатыя пасевы калгасаў. Лясом. Прычымны пейзажы ўвесь час мяняюцца перад нашымі вачыма. Але на нашым шляху шмат перашкод. Вось першая перашкода — мосцік над самай вадой. Перацізваем лодку берагам. І так часта. Прыходзіць да ці перацізваць лодку, ці разбіраць мосцік, а потым складаць яго зноў.

Рака робіць прычудлівыя выгібы, нечаканыя павароты, мясцамі ідзе назад. Шлях ад Менска да Чырвонага ўрочышча 9 кілометраў, па вадзе мы ішлі 30 кілометраў. Ад кардоннай фабрыкі імя Леніна да Пухавіч—6 кілометраў, ракой—25.

На дарозе нам прышлось пераваліць праз пяль плаціны. Яны не маюць спецыяльнага пропуску. Вада рухае мяліновымі колы.

На кардоннай фабрыцы імя Леніна — каля Пухавіч — працуе 60 рабочых. Фабрыка зараз вырабляе драўнінную масу. Энергію яна атрымлівае ад Свіслачы. Запрудачныя плаціны вадзі круціць дзве турбіны па 60 конскіх сіл. Мы ўпэўніліся ў тым, што Свіслач можа даць энергію многім турбінам, можа забяспечыць «белым вугалем» невялікія гідрастанцыі мясцовай прамашляводства.

Ад Дубор пачынаецца шлях лесу. Рака тут млявоадная. Насустрач нам усё часцей прапляліся чоўны з рыбакамі. На адмелах — застраўныя «кускі» пшты і барвенняў. Усё больш мы перакоўваліся ў безспадарчасці шлюпных кантор. Шмат параскідале добрага лесу.

Мы праяжджалі і балюцкія месцы. З нізкіх, парослых чаротам і кустамі берагоў, выляталі дзікія качкі. Іх невялікае мноства. Нашы паліўнічы прыходзілі ў неабумовае захапленне. Але тут жа ўспаміналі, што палівавае можна пачынаць толькі з жніўня.

Магілеў—Кіеў

МАГІЛЕЎ, 27 ліпеня. (Кар. «Звязды»). 30 ліпеня ў Магілеў будзе дан старт шлюпачнаму паходу Магілеў—Кіеў. Кдуць 6 лепшых ударнікаў, комсамольцаў, членаў Асвода магілеўскіх прадпрыемстваў. Удзельнікі паходу за 24 дні павіны прайсці 683 кілометры.

Увесь наш шлях поўны самых радасных і нечаканых уражанняў. Нас вольмі адзіўляла шчырасць і ласка, з якой нас прымалі калгаснікі. Нас кармілі, давалі ўтульны прытулак, вельмі правакалі. Самай радаснай была сустрэча з піонерамі. У Лепічах — піонерскі лагер політэхнічнага інстытута. Прыехалі мы туды позняй ноччу. Радіой мы былі акружаны цёплай ласкай, любіва. У дзяцей квітнелі вышаджаны прыбавіліся ў вазе на 4—5 кілограм. У час абеду дзеці дружна прагучалі нам «ура», а потым, вярнуўшыся ў кватэры, прыведзлі нам букеты кветак і прасілі абавязкова хаваць на памяць.

Не шкадавалі нас пагоды. Усе дні ішлі прайшлі дажджы. Але мы ні разу не спыніліся з-за гэтага. Змены сядзелі на вёсках у адных тросах і анергічна прасоўвалі ўперад. Астатнія, хто быў не заняты, сядзелі накружаныя накідкамі. Жыночкі, засцігнутыя цемрай, мы прычалілі да лесу. Разамі касцёр Паёўшчы ўліліся спаць. А ранішай бадзёрыя, як і раней, рушылі ўперад. Усі каманда здарова, прастудных няма. У нас ёсць невялікая бібліятэчка. Чыталі ўсю «Вольшай конвейер». Спяваем песні. Валдэра і радасна гучаць нашы галасы пад мерныя ўзмахі вёсел. Песні далёка разносяцца па рацэ.

Свіслач асталеся азад. Цяпер мы можам сказаць, што рака Свіслач праходзіма. Каб зрабіць раку судакходнай па ўсяму яе руслу не граба чакальні канчатковага вырашэння праблемы Вялікага Дняпра. Прывесці раку ў парадак — гэта задача сённяшняга дня. Моладзь Менска можа і павінна выйсці на вольныя прасторы. Не абавязкова адпраўляцца ўсім з Менска ў Херсон. Але пазездкі на лодках па Свіслачы шмат чаго могуць даць.

Комсамольскі арганізатар падарожжа паходу Менск—Херсон С. ЛОСЕУ.

Прайшлі Рэчыцу

РЭЧЫЦА, 27 ліпеня. (Спец. кар. «Звязды»). Каманда лодкавага паходу Менск—Херсон — студэнты менскага політэхнічнага інстытута прайшлі Рэчыцу. Рушым уперад. Каманда здарова.

ЛОСЕУ.

ГАСТРОЛЬНАЯ ПАЕЗДКА ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЭТА

У Менск вярнуўся з гастрольнай паездкі па БССР Беларускай дзяржаўнага тэатра оперы і балета.

За пяць месяцаў тэатр даў 101 спектакль у Віцебску, Магілеве, Гомелі, Ваўруйску. Гэтыя спектаклі наведала звыш 75 тысяч глядачоў.

Акрамя таго, тэатр разгортаваў у кожным горадзе, які ён наведаў, вялікую масавую работу на буйнейшых прадпрыемствах і ў гарнізонах, дзе артысты праводзілі канцэрты і дапамагалі мастацкай самадзейнасці. Асабліва вялікую дапамогу самадзейнасці аказаў балетны цех тэатра, наладжваючы на прадпрыемствах і ў Дамах Чырвонай арміі работу хореаграфічных і танцавальных гурткоў. У парадку масавай работы тэатр рабіў і вышаджныя канцэрты. Так, прапуючы ў Магілеве, тэатр вылучыў канцэртную групу, якая вышаджала ў Быхаве і Чаусы і ўдзельнічала ў палівах вучняў часцей.

У репертуары тэатра былі оперы «Князь Ігар», «Пісэвая дама», «Севільскі цырульнік» і балет «Чырвоны мак». Асабліва поспех мелі «Пісэвая дама» і «Севільскі цырульнік». У Гомелі тэатр даў два вялікія канцэрты сімфанічнай музыкі, вакальных і хореаграфічных нумароў.

Трэба вітаць ініцыятыву тэатра па абслугоўванню дзяцей. За час гастрольнай паездкі тэатр даў 3 дзённых спектаклі для дзяцей у Магілеве, 2 — у Гомелі і 2 — у Ваўруйску. Дзецям паказваліся оперы «Севільскі цырульнік» і балет «Чырвоны мак». Рыхтуемая зараз пастаноўка балета «Непелія» з'яўляецца яшчэ лепшай для паказу дзецям і трэба спадзявацца, што менскія школьнікі атрымаюць сёлета шырокія магчымасці знаёмства з оперным і хореаграфічным мастацтвам.

Двухсоткілометравы прабег фрунзеўцаў

Малодшыя камандыры Ігарынаў і Златеў, чырвонаармейцы—Кузьмін, Мітрафанеў і Шырокоў у дзень святкавання 17-годдзя Беларускай чырвонасцяжнай дывізіі імя Фрунзе закончылі двухсоткілометравы прабег. Яны прайшлі гэту дыстанцыю ў 17 гадзін гадзін.

ЗДАРЭННІ

* Калгаснік Чарняўскі Адам (валас імя Будзёйнага, Магілёўскага раёна) на працягу паўтара года сустрэкаўся з калгасніцай Мартынавай Будзёйнай, абіцяваючы ёй жаніцца. Супроць гэтага шлюб былі яго рошныя. 30 чэрвеня, калі Мартынава нашла спаць у сцяран, туды ўварваўся Чарняўскі і агвалтаваў яе. Мартынава атруцілася. Чарняўскі арыштаваны.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Парткалегія ЦКК па БССР паведамляе, што 29 ліпеня 1935 года, у 10 г. раніцы, у г. Менску (памішканне ЦК ЦК(б)Б, пакой 32) будучы рэвалюцыйна парткалегія ЦКК апаляцыйны партсправы наступным таварышам:

- Новакаў В. Н. (Орша), Палікоў П. І. (Лягойск), Барысевич Н. І. (Курскі), Філіп В. С. (Смалевічы), Якубовіч І. Т. (Чачэрок), Кузняцоў І. Г. (Віцебск), Налівайка В. Я., Пярэйн М. Ф., Кісялёў А. М., Галтов С. І., Топал С. Е., Трыфёў В. І., Спектар Я. М., Курск Л. І., Касцянаў С. І., Ганчароў Г. Ф., Станіш В. Е. (Менск), Кавалёў П. А. (Пухавічы), Шапіра Я. П. (Дзяржынск), Грабінскі А. Г. (Смалевічы), Ліўшыц І. Н., Каленікаў Г. П., Філімонаў І. С., Рудальман М. Н., (Ваўруйск), Борэр Д. Н. (Асвеа), Дзядыраў (Уваравічы), Іваноў А. Г. (Чырвоная Слабада), Голаў І. П. (Горкі), Шумейка І. М. (Мазыр), Левін Г. А. (Чашнікі), Бурдо М. Г. (Жлобін), Сцяпанеў В. Т. (Вялікічы), Нішчанка Т. Т. (Барысаў), Замельеў Ф. С. (Нароўля), Залётка, Кудзьян (Рагачоў), Зевін (Льбаві).

Яўка вышэйпаяманых таварышоў абавязкова. Прычым кны павінны прадставіць водку ад клявой партарганізацыі аб сваёй атошныяй рабоце.

Парткалегія ЦКК па БССР.

Дом партактыва даводзіць да ведама прапагандыстаў кандыдацкіх школ, што 29 ліпеня ў 7 гадзін вечара адбудзецца чарговы прасінар. Яўка ўсіх прапагандыстаў абавязкова.

29 ліпеня ў 7 гадзін вечара ў Доме партактыва (пакой № 18) адбудзецца кансультацыя для бальшакваў, агітараў, дакладнікаў на міжнароднаму становішчу.

Дом партыі.

ПІСЬМО У РЕДАКЦЫЮ

Матка, браты і сёстры памёршага Прысменова Сямёна Паўлавіча шчыра дзякуюць партыінаму камітэту, профсаюзнай арганізацыі і ўсім грамадзасці Наркамюста, Верхшуды і Беларускага аб'яднання абаронцаў за спатужальны адносіны да вешануўшага іх гора і арганізацыі захавання заўчасна памёршага іх абывала сям'я і браты.

Матка Прысменова Еўдэкія. Браты: Нікалай, Васіль, Сяпран.

Сёстры: Насця, Фіна, Дар'я Жэня.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНІН

над дэлегацыя напсала на гэтаму поваду пісьмо ў «Юманітэ», у якім гаворыцца, што дасягнутае пагадненне мае важнае значэнне.

«Пошлер» піша, што «зроблен велізарны крок на шляху ажыццэўлення адзінства прафсаюзаў», і што «я гэтага часу можна лічыць, што гэта адзінства фактычна ўжо ажыццэўлена».

У Намікне (Кітай) адбыўся сход ініцыятываў стварэння супольна-кітайскага культурнага таварыства. Вылучаюцца арганізацыйны камітэт.

Распушчаны ўсе арганізацыі «Сталёвага шляха» на ўсходняй Ірсці. Мамаюць іх канфіскаваць.

Значны павялічыўся тароўскі вадапарк Сож. Дыяры, Віровічкі, Прыліці і ле прытокаў. На Дыяры тароўскі вады павялічыў ад 30 да 84 сант. на Сожы (Курчаў) — да 80 сант. Павялічэння ўраўноў вады можна чакаць яшчэ ў бліжэйшых 2-4 дні.

Тыдзень колькасць ападкаў вылікана пэўна, які праходзіў з поўдня Саюза на поўнач. (ВЕЛТА).

МАГІЛІВ. 27 ліпеня (Кар. «Звязды»). 30 ліпеня ў Магілёве будзе дан старт п'яноначнаму паходу Магілеў—Кіеў. Вдзень 6 ліншых ударнікаў, комсамоўцаў, членаў Асада магілёўскіх прадпрыемстваў. Удзельнікі паходу за 24 дні пайдуць праёй 683 кіламетра.

Удзельнікі паходу прапрацаваць работнікамі дысправаўскага параводства прамову тав. Жданова аб рабоце воднага транспарту, прапрацаваць як выконваюцца загады наводнага камісара воднага транспарту тав. Пахомова.

У дзень старта ў Магілёве адбудзецца вялікае воднае свята.

навая будынка, напачатку была ніцца. Супроць гэтага шлюбна былі роліныя 30 чэрвеня, калі Марцінава пашла спадць у спіран, туды ўварваўся Чарняўскі і атрымаў яе. Марцінава атрымаўся. Чарняўскі арыштаваны.

Сёстры: Насця, Фіна, Дора, Жэня.

Адказны рэдактар Н. СТЭРН.

ПАМ'ЯШКАННЕ ВЛТ—1

Беларускі дзяржаўны тэатр **ОПЕРЫ І БАЛЕТА**

29 і 30 ліпеня. Адкрыццё сезона

ОПЕРА КНЯЗЬ ІГАР

у 4 дз. ах. Музыка Барадзіна. Пачатак ў 8 гадзін 30 хвілін.

Білеты ў рабочай касе з 11 да 21 і 4 да 6 гадзін. Прымаюцца зачэкі на калектыўныя паходы (са свідк. В).

Замежны мастацкі фільм

Закон Каліфа (Везальшчына з Багдада)

Нешумны фільм

ЧАПАЕУ

прычыны рамонту кіно-тэатр «Інтэрнацыянал»

ЧАСОВА НА ПРАЦУЕ

Фідатым фільм драма 7 частак.

АСЯ

Белканторы Дзяржбанка для пастаяннай работы

ТЭРМІНОВА ПАТРАБУЮЦЦА ІНЖЫНЕР-БУДУЧНІК

або **ВОЛЫТНЫ ТЭХНІК**, добра знае і можа арганізаваць будаўніцтва.

Аплата па згодзе.

Зварачацца Менск, Белканторы Дзяржбанка, ЯХО да тав. Араўт, (з 10 да 13 гадз.). № тэлеф. 22—770.

Стара-Барысаўскаму зоатэхнікуму к новаму навучальнаму году

ПАТРАБУЮЦЦА ВЫКЛАДЧЫКІ: беларускай і рускай мовы і літаратуры; па зоатэхнічных дысцыплінах.

Запытанні і заявы накіроўваць па адрасу: Барысаў, Стара-Барысаўскі зоатэхнікум, дырэктар.

У аддзел аб'яў газ. «ЗВЯЗДА» званіце па тэлефону **21-360**

НКА БССР («УПЭМП»)

ДЗЯРЖЦЫРК (сад. Профінтэра) тэл. 24-171.

28, 29, 30, 31 ліпеня—адноўленая праграма

Апошнія ГАСТРОЛІ Трыё Данзэр

Савецкія втрацценыя Стальніныя капітаны

Апошняя выступленне папулярнай тэатру на турніраў

5—Асмі—5

Апошнія гастролі Трыё ГЕКТАРС

Заст. з т. рэспублікі Крафт акрабаты

Акрбаты—Вольныя

Б. ТАНЦІ 2—РЫНГ—2

Апошнія гастролі эксцэнтрычнага акрабата

Апошні гастролі Анны Юдынай

Апошні выступленні казуровых жонкаў

ХОЛЬТ Фрэнк і Фрыд

Пачатак роўна Дзеці да 16 год Білеты прадаюцца ў рабочай ў 9 гадзін не дапускаюцца касе з 11 да 2 г. і ад 4 да 6 г. і ў касе цырка ад 12 да 2 і ад 6 г. веч.

МЕНСКАЯ СОУПАРТШКОЛА АБ'ЯШЧАЕ АСЕННІ НАБОР СТУДЭНТАУ

на 1935—1936 навучальны год на наступныя аддзяленні: партыйнае, прапагандыскае, савецкае, палітасветнае.

На партыйнае аддзяленне прымаюцца члены партыі са стажам не менш 3 год і не менш 1 года нізавой кіруючай партыйнай работы і комсамоўцы са стажам нізавой комсамоўскай работы не менш 2 год.

На прапагандыскае аддзяленне прымаюцца члены партыі, маючы не менш 3 год партстажу і 1 год нізавой прапагандыскай работы.

На савецкае і палітасветнае аддзяленні — члены партыі і кандыдаты, комсамоўцы, сячываючыя В КП(б), беспартыйныя актывісты і ўдарнікі прадпрыемстваў, саўтасаў і калтасаў.

Паступаючы павінны мець веды па агульнаасветных праметах ў аб'ёме 4-х класаў, быць ахаймымі з асабліва разнаўняй партыі і савецкай улады і арыентавацца ў асноўных пытаннях бягучай палітыкі.

Паступаючы павінны прадставіць наступныя дакументы: аяву, характарыстыку парткома або комсамоўскага камітэта, завераную аявету, копію вайскавага білету і даведку ўрача аб стане здароўя.

Студэнты забяспечваюцца стыпендыяй у памеры ад 120 да 180 руб. у залежнасці ад паспяхоўнасці і пісьмовымі прыладамі.

Пачатак заняткаў 1.X.35 г. Прыём заяў да 10.IX.

Пачатак іспытаў з 15.IX. па 20.IX.35 г.

Дакументы накіроўваць па адрасу: Менск, тэрыторыя б. выставіні, Ленінскі парт-вучэбны гарадок ЦК КП(б)Б, СПШ.

Беларускі сельскагаспадарчы інстытут НКЗ СССР аб'яшчае прыём аспірантаў

па наступных спецыяльнасцях: харчленне, прыватная зоатэхнія, механізацыя, глебазнаўства.

У аспірантуру прымаюцца толькі скончыўшы сельскагаспадарчыя ВНУ з вытворчым стажам па спецыяльнасці не менш 3 год. Паступаючы ў аспірантуру павінны прадставіць: заяву з указаннем мэабранай спецыяльнасці, падрабязную аўтабіяграфію, аявету, копію вайскавага дакумента, працоўны спіс, пасведчанне аб сканчэнні ВНУ, рэкамендацыйныя гаспадарчых, партыйных і грамадскіх арганізацый, даведку аб здароўі і навуковыя работы, якія маюцца.

Асобы, задавальняючыя ўмовам залічэння ў аспірантуру павінны вытрымаць іспыты па спецыяльнасці, дыямету, палітэканоміі і палітыцы партыі ў вёсцы.

Тэрмін падачы заяў да 16 верасня 1935 г.

Пачатак заняткаў і кастрычніка 1935 г.

Прынятыя ў аспірантуру забяспечваюцца інтэрнатам і стыпендыяй ад 200 да 260 руб.

Адрас інстытута: г. Горкі, БССР, Сельскагаспадарчы інстытут.

Дырэктар інстытута ПЕЛІКАН.

Усім гарадскім і раённым аддзелам народнай асветы

ВЫШЛІ З ДРУКУ і разсланы па ўсім раённым кнігарнях ДВБ і БАКТ'а **НАСТУПНЫЯ**

СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ на 1935-36 навуч. год на беларускай мове

АЛЕКСАНДРОВІЧ — Чытанка для 1 класа.

БЕНДЭ — Літаратура. Хрэстаматыя для сярэдняй школы. Ч. II. Для 7 класа.

БЯЗНОСІК І СЕВАРНЕВА — Беларуская мова. Граматыка і правапіс. Падручнік для 1-2 класа.

БЯЗНОСІК — Беларуская мова. Граматыка і правапіс. 3 клас.

ВОЛКАВА — Зборнік задач па фізіцы. 8—10 класы сярэдняй школы.

ГОЛЬДФАРБ — Задачнікі і практыкаванні па хіміі для сярэдняй школы.

ЮГАНСОН — Падручнік нямецкай мове для 5 класа сярэдняй школы.

ЮГАНСОН — Падручнік нямецкай мове для 6 класа.

ЮГАНСОН — Падручнік нямецкай мовы для 7 класа сярэдняй школы.

КАБАНАУ — Анатомія і фізіялогія чалавека. Падручнік для 8 класа сярэдняй школы.

КАРКАДЗІНОўСКАЯ — Падручнік рускай мовы. Граматыка і правапіс для 3—4 класа.

КАРКАДЗІНОўСКАЯ — Хрэстаматыя па рускай літаратуры для 3 класа.

КІСЕЛЁУ — Алгебра. Ч. I. Для 6 і 7 класа.

КІСЕЛЁУ — Алгебра. Ч. II. Для 8—9 класа сярэдняй школы.

НЕКРАШЭВІЧ — Хрэстаматыя па літаратуры. Ч. II. Для 4 класа.

ПАПОВА — Падручнік арыфметыкі для 1 класа пачатковай школы.

ПАПОВА — Зборнік арыфметычных задач і практыкаванняў. Ч. II. Для IV класа пачатковай школы.

ПАПОУ — Арыфметыка. Падручнік для 5 класа сярэдняй школы.

ПАЛОВА — Падручнік арыфметыкі для пачатковай школы. Ч. II. 2 год навучання.

РЫБКІН — Зборнік задач па геаметрыі для сярэдняй школы. Ч. I. «Планіметрыя» для 6—8 класа.

РЫБКІН — Прамалінейная трыганометрыя для 8—9 класа.

САЛОМЕНІК І ШЗУЧЫМ — Граматыка. Ч. II. Сінтакс. Падручнік для сярэдняй школы.

СЕВАРНЕВА — Беларуская мова. Падручнік для 4 класа.

СІУКО — Буквар.

ЦЕЦЮРАУ — Прыродазнаўства. Падручнік для 3 класа пачатковай школы. Ч. I.

ЦЕЦЮРАУ — Прыродазнаўства. Падручнік для 4 класа пачатковай школы. Ч. II.

ШАПАЧНІКАУ — Зборнік алгебраічных задач для 6—7 класа. Ч. I.

ЯКІМОВІЧ І ГАРОДКІНА — Чытанка для 2 класа пачатковай школы.

СОКАЛАУ — Методыка фізікі. Падручнік для вышэйшых педагагічных навучальных устаноў.

ЧЫСІЯКОУ — Методыка алгебры. Для вышэйшых педагагічных навучальных устаноў і для выкладчыкаў сярэдняй школы.

Каб сарэажаваць забяспечыць школы названымі падручнікамі да новага навучальнага года, неабходна **ТЭРМІНОВА ВЫКУПІЦЬ ІХ У КНІГАРНЯХ ДВБ І БАКТ'а.**

Сектар Кнігаандля ДВБ.

ПРАДАЎЖАЕЦЦА ПАДПІСКА на сельскагаспадарчыя журналы

«Соціалістычная рэканструкцыя сельскага хазяйства»

Орган Комуністычнай Акадэміі, наркамзема СССР і наркомсаўтасаў.

Журнал распрацоўвае пытанні марксісцка-ленінскай аграрнай тэорыі, вывучае і абгуляе практыку сацыялістычнага будаўніцтва ў сельскай гаспадарцы, пытанні арганізацыі гаспадаркі саўтасаў і калтасаў, асветнае пытанні сучаснай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Падпісныя цана: на 6 месцаў 9 руб., на 3 месцаў 4 руб. 50 к. ЦАНА асобнага нумара 1 р. 50 к.

«Хімізацыя сацыялістычнага земледелля»

Орган Усесаюзнага навукова-даследчага інстытута імя К. Я. ГЕДРОЎЦА.

Журнал распрацоўвае навукова-тэхнічныя і вытворчыя пытанні дзяржаўнага сацыялістычнага земляробства, асветнае пытанні нова-тэхнічнага дысненіі СССР і аграрнага ў галіне аграрнага асветнага ведавання і ўжывання ў гаспадарцы.

Падпісныя цана: на 6 мес.—7 р. 20 к., на 3 мес.—3 р. 60 к. ЦАНА асобнага нумара 1 р. 20 к.

«ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫЯ СЕЛЬСКОГА ХАЗЯЙСТВА»

Орган Усесаюзнага навукова-даследчага інстытута электрыфікацыі сельскай гаспадаркі.

Журнал распрацоўвае навукова-тэхнічныя і эканамічныя праблемы электрыфікацыі сацыялістычнага земляробства і жыллага доўлі, інфармае аб замежных вопыце прымянення электрыфікацыі ў сельскай гаспадарцы.

Падпісныя цана: на 6 мес.—3 руб. 60 кап., на 3 м.—1 р. 80 к. ЦАНА асобнага нумара 1 р. 20 к.

«СЕМЕНОВОДСТВО»

Орган Наркамзема СССР

Журнал распрацоўвае навукова-даследчыя і арганізацыйна-гаспадарчыя пытанні генетыкі, селекцыі і насеннаводства.

Падпісныя цана: на 6 м.—3 руб. 60 кап., на 3 м.—1 р. 80 к. ЦАНА асобнага нумара 60 кап.

«Пчеловодство»

Орган краўніцтва пчелаводства Наркамзема РСФСР.

Журнал асветляе вытворчыя і арганізацыйныя пытанні пчелаводства, інфармае аб навуковых дасягненнях і забавітцах пчелаводства ў СССР і замежжы.

Падпісныя цана: на 6 м.—9 р., на 3 мес.—4 р. 60 к. ЦАНА асобнага нумара 1 р. 50 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА ўсім аддзяленнямі, магазінамі, кібэкамі, ушаўнаважанымі КОГІЗ'а і ўсё тым на пошце.

Рэдакцыя «ЗВЯЗДЫ» добра ведае беларускую мову

ПАТРЭБНЫ Прадастаўляецца **КВАТЭРА** на пастаянную работу высокакваліфікаваная **МАШЫНІСТКІ**, 8 прапановамі зварачацца ў сектар рэдакцыі.